

Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саветаў БССР.

8-мы год выдання.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА.

№ 40 (1932) Пятніца, 18-га лютага 1927 г.

Кошт нумару—4 кап.

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:		ПЛАТА ЗА АБВЕСТІ:		ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦЫІ:		
На 1-месяц	70 к.	За радок непаралі тэксту — р. 50 к.		За 1 дакумант	35 кап.	
„ 3 „	2 р. — к.	За радок непаралі пасрод тэксту 1 р. — к.		„ кожны адатковы	15 „	
„ 6 „	4 р. — к.	За радок непаралі перад тэкстам 1 р. 50 к.		Беспрацоўн. і чырвоначармевы	за дакумант	15 „
„ 1 год	7 р. — к.	Сьпешнымі—на 50 проц. даражэй.		За кожны адатковы	5 „	
Зьмена адрасу: імянародны	— 20 к.	Зьмяні тарыфу бярэцца 10 проц. налогу.		Публікацыі ЗАГС'у—3 руб.		
вясковы	— 10 к.					

Падпіска прыміа ецца ў канторы газэты, на ўсіх аддзельных Беларускага Дэяржэўнага Выдавецтва і на ўсіх пашт.-тэл. канторах. Абвесткі прымалоцца канторай газэты: Менск, рог Ленінскай і Караа Маркса (3-гі дом Саветаў)

Адрас рэдакцыі—Менск, рог Ленінскай і Караа Маркса (2-гі дом Саветаў). Тэл. рэдакцыі № 478—Тэл. рэдактара № 769.—Тэл. канторы № 244.

На III сэсіі ЦВК СССР.

Зацьверджаньне законаў, ухваленых між сэсіямі ЦВК.

Даклад тав. Энукідзе.

МАСКВА, 17-П. 17-га лютага зрапчу на аб'яднаным пасяджэньні Савету Нацыянальнасьці і Саюзнага Савету быў заслухан даклад Энукідзе аб пастановах, ухваленых між сэсіямі ЦВК СССР, якія павінны быць зацьверджаны трацім сэсіямі ЦВК.

У галіне прамысловасьці,—вазначыў Энукідзе,—выдан закон надвычайна вылікага зрачэньня па сваёй сувязі з індустрыялізацыяй краю.

З прычыны вылікае натугі, з якою дзяржава дае сродкі на індустрыялізацыю, треба, каб кожная капейка трапілася куды належыць, каб усе ўстановы ВСНП загадзя складалі будаўнічыя планы і правільна выкарыстоўвалі сродкі. Гэта і прадугледжвае выданы закон.

Другі закон датычыць дзяржаўнае маёмасьці. Гэты закон дамагаецца, каб ня было бяздзейных прадпрыемстваў і маёмасьці, якая не эксплуатуецца.

Выдана некалькі законаў па пытаннях сельскае гаспадаркі. Законы маюць на мэце паскорыць перадачу ў маёмасьці губэрных часткі дзяржаўнае зямельнае маёмасьці ў працоўнае карыстаньне.

Вылікае значэньне мае таксама закон аб падатках сьляўскаму гнхарству на земліпарадкаваньні і перасяленьні.

Требя значыць і на закон, які ўстанаўляе парадак ападаткаваньня асоб, занятых самавольнымі і разлічымі прамысламі ў сельскіх мясцовасьцях.

Закоп выдан з мэтай палегчыць станавішча малазямельнага сялянства, якое займаецца самавольнымі прамысламі і падахоўціць разьвіцьцё самавольных прамыслаў.

Выдан таксама закон аб наданьні налёгак на прамысловым ападаткаваньні спажывецкае наапарцыі.

Шмат зроблена саюзным закопадаўніцтвам у галіне савецкага будаўніцтва. Досыць вазначыць на мерапрыемствы, якія былі праведзены для паспяхоўнага ходу перавыбарчае кампаніі.

Утворана цэнтральная камісія па перавыбарках, якая мае значэньне ня толькі ў працэсе перавыбарчаў, але будзе таксама ўплываць на правільнае разьмеркаваньне працы між сябрамі саветаў, на заснаваньне правільных ўзаемадзячыненьняў саветаў з выбарчыкамі, на ўстанаўленьне кантролю за чынасьцю саветаў. Гэта мае вылічэнае аначэньне ў аьвізку з пастаўленаю намі задачаю рашучае барацьбы з бюракратызмам у нашым краі.

Тав. Энукідзе значыць таксама у сваім дакладзе на новыя законы, накіраваныя на паленнасьцю кватэрнага пытаньня, на законы аб ваенных трыбуналах і на законы ў галіне дзяржаўных фінансаў, прыстасаваныя сельска-гаспадарчага падатку і інш.

Заслухаўшы даклад т. Энукідзе, сэсія ЦВК зацьвердыла ўхваленны між сэсіямі ЦВК законы, а таксама новыя назначэньні і пераводы.

Прыватная нарада членаў ЦВК аб земліпарадкаваньні.

МАСКВА, 16-П. Замест аб'яднанага пасяджэньня Саюзнага Савету і Савету Нацыянальнасьці ўвечары 16-га лютага адбылася прыватная нарада членаў ЦВК СССР. Народа заслухала даклад Ф. П. Мілюціна і садаклад Сьвідарскага аб земліпарадкаваньні і землярыйстве. Далучылі і садакладчы прышлі да вываду, што неабходна распрацаваць агульнасаюзны закон, задачаю якога павінна быць рэгуляваньне агуль-

ных для ўсіх саюзных рэспублік пытаньняў землярыйства і земліпарадкаваньня. Потым нарада заслухала прамову Антонова-Саратаўскага, які выступіў ад імя ініцыятыўнага дапушчэньня па дакладзе Мілюціна і садакладзе Сьвідарскага. У нацы члны прыватнае нарады абмяняліся думкамі па завранутых і дакладзе і садакладзе пытаньнях.

Мэмарандум Чэмбэрлена супроць разрыву з СССР.

ЛВІДАН, 16-П. Мэмарандум па пытаньні аб дачыненнях з СССР, разасланы Чэмбэрленам членам кабінэту, зьмяшчае 6 аргументаў супроць разрыву дыпламатычных зносінаў з СССР. Па думцы Чэмбэрлена, гэты крок: 1) меў бы фатальны вынікі для «духу Лёкарно», 2) кіне СССР у абоймы Нямеччыны, не гаворачы аб іншых выніках для сьядносінаў сіл у Эўропе, 3) пазбавіць ангельскі ўрад інфармацыі аб тым, што адбываецца ў СССР, якую ў сучасны момант ангельскі ўрад атрымлівае ад ангельскае місіі ў Маскве, 4) ня ліквідуе камунізму ў Англіі, бо савецкія фонды, як і раней, змогуць пранікнуць у краі, 5) ня прывёў-бы да ўрэгуляваньня патраб ангельскіх крэдытараў і 6) аб'яднаў-бы ўсе пляні рабочае партыі.

ТАВ. РОЗЭНГОЛЬЦ У ЧЭМБЭР-ЛЕНА.

ЛІНДАН, 16-П. 14-га лютага давераны ў справах СССР у Англіі т. Розэнгольц наведваўся да міністра замежных спраў Чэмбэрлена.

Лістоўні сацыялістычнае партыі ў залі вэнгерскага парламанту.

ВЕНА, 16-П. У часе ўчарайнага пасяджэньня вэнгерскае палаты дэпутатаў з галарыі для прысутных былі раскіданы лятучы сацыялістычнае рабочае партыі: «Рыхтуецца да новае барацьбы», «Проч паліцэйскае свавольства».

Рабочы Зьвяз, які знаходзіўся сярод прысутных і раскідаў прамімацыі, арыштаваны.

У зьвязку з гэтым здарэньнем білеты на ўваход у палату будуць выдаваць у далейшым толькі пад паручку дэпутатаў.

Новы выбух рэпрэсій супроць беларускага руху ў Польшчы.

РАЗГРОМ ВІЛЕНСКАГА Т-ВА БЕЛАРУСКАЕ ШКОЛЫ.

Усе кіраўнікі т-ва арыштаваны.

ВІЛЬНЯ, 16-П. Масювая арганізацыя «Таварыства беларускае школы» разгромлена польскай ўладай. У членаў арганізацыі зроблены вобыскі. Усе кіраўнікі арганізацыі арыштаваны і пасаджаны ў турму. Паліцыя захапіла грошы і ўсе дакуманты.

Беларускія дэпутаты на Лукішках.

15-га лютага віленскі пракурор у першы раз пасля паходу на Грамаду дазволіў жонкам арыштаваных беларускіх дэпутатаў пабачыцца з арыштаванымі дэпутатамі.

Дэпутатам дазволілі гаварыць з жонкамі толькі 5 хвілінаў і то ў прысутнасьці ваікае паліцэйскае варты.

Чарговая «дэмакратычная вольнасьць».

У віленскай паштова-тэлеграфнай канторы ляжаць цэлыя горы лістоў і вярэспаданьняў, адрасаваных у цэнтральны сьекратарыят Грамады. Па загаду пракурора гэтая вярэспаданьня не выдаецца Грамадзе.

Таксама ня перадаюцца Грамадзе грашовыя пераводы, на якіх перысмаюцца сьброўскія ўносы ад сяброў правінцыйных арганізацый Грамады.

Дыплёматычны саюз Нямеччыны з Італіяй.

ЛІНДАН, 16-П. «Дейлі Тэлеграф» паведамае, што 14-га лютага ў Сан-Рэмо адбылося спатканьне Штраэмана з Мусаліні. Па думцы газэты, гэтае спатканьне надцьверджае

Правінцыя Чжэцзян пераходзіць у рукі нацыянальных войск.

Зносіны між шанхаем і ханьчжоу перарваны.

НОВАЯ ПЕРАМОГА КАНТОНЦАЎ НАД СУН-ЧУАН-ФАНАМ.

НЬЮ-ЁРК, 16-П. Згодна паведамленьняў «Асошійэтэд Прэс», нацыянальныя войскі нанеслі паражэньне арміі Сун-Чуан-Фана. Войска Сун-Чуан-Фана адступілае. Газэта азначыла, што захоп нацыянальным войскам Ханьчжоу нямінучы.

ВОЙСКА КАНТОНУ ПАД СТАЛІЦАЮ ПРАВІНЦЫ ЧЖЭЦЗЯН.

НЬЮ-ЁРК, 17-П. Шанхайскія харэспандэнты

Мукдэнскае войска выціскае У-Пэй-Фу з Хэнані.

ПЕКІН, 15-П. Ваеннае становішча ў правінцыі Хэнань зьяўляецца неступным: на поўначы правінцыі мукдэнскія занялі ўсе стражнічыя пункты на поўнач да Жоўтае рэчкі. Поўных востак адносна пераходу мукдэнцаў праз Жоўтую рэчку накуль-што няма. Воддуг неправераных востак, авангард мукдэнскіх войск ужо набліжаецца да Чэн-Чжоу. Апроч 20.000 мукдэнскіх войск, ужо ўвайшоўных у Хэнань, мукдэнскае ваеннае камандваньне перахідае ў названую правінцыю яшчэ больш буйныя сілы; агульны лік мукдэнскіх войск, якія будуць апаравць у правінцыі Хэнань, вызначыцца ў

амерыканскіх газэты паведамляюць, што нацыянальнае войска абыйшло армію Сун-Чуан-Фана з флангу і пасоўваецца наперад: часьці нацыянальнага войска знаходзяцца ўжо за 35 міль ад Ханьчжоу (галоўны горад правінцыі Чжэцзян). Апрача таго, атрады нацыянальнае арміі нанова занялі Чжэцзян (у правінцыі Чжэцзян). Зносіны між Шанхаем і Ханьчжоу перарваны.

50.000 чалавек; гэтыя войскі, як прадабачыцца, будуць скампэнтраваны ў раёне Чэн-Чжоу, дзе яны злучацца з шаньдунскімі войскамі.

Газэты сьцьверджаюць, нібы У-Пэй-Фу адступае ў напрамку на Лейян. Агульная колькасьць хэнаньскіх войск, варажых мукдэнскім і шаньдунскім часьцям, складае каля 100.000 чалавек.

Паўднёўцы перахідаюць з Чэна ў напрамку да Ханькоу аначныя вайсковыя сілы, якія будуць адпраўлены на поўнач. Ваенныя аэрацыі ў правінцыі Чжэцзян адбываюцца з пасьпехам для паўднёўцаў.

Раскватэраваньне ангельскіх войск у Шанхаі.

Лістоўні да ангельскіх салдат.

ПЕКІН, 15-П. Ангельскае ваеннае камандваньне ў Шанхаі адмовілася ад першапачаткова праекту раскватэраваньня прыбываючых у Шанхаі ангельскіх войск у парк, які належыць муніцыпальнай радзе міжнароднага кварталу. Войскі раскватэраваны ў прыватных будынках, які належыць ангельскім падданым.

У Шанхаі распаўсюджваюцца лістоўні на ангельскай мове да ангельскіх салдат і маракоў. Вітаюць рабочыя і сьляны,—гаворыцца ў адной лістоўні—не падтрымліць чужаземнага ўмяшэваньня і распачнуць суровую барацьбу за не-

залежнасьць. У другой лятучы гаворыцца: «У нас з вамі больш агульнага, чымся ў вас з вашымі гаспадарамі-капіталістамі».

Сун-Чуан-Фан адхіляе прапанову аб нейтралізацыі Шанхаю.

НЬЮ-ЁРК, 16-П. Агэнцтва «Асошійэтэд Прэс» паведамае з Шанхаю, што прадстаўнікі Сун-Чуан-Фана выказаўся за адхіленьне прапановы Амэрыкі аб нейтралізацыі Шанхаю. Прадстаўнікі Сун-Чуан-Фана заявіў, што ўспылі спроба абмежаваць аэрацыяную свабоду войск правінцыі Цзянсу будзе разглядацца, як інтэрвэнцыя.

Арышт аргентынскіх рэвалюцыянераў-эмігрантаў у Парыжы.

ПАРЫЖ, 14-П. Згодна патрабаваньня аргентынскага ўраду ў Парыжы, арыштаваны аргентынскія рэвалюцыянеры Асказо, Дуруці і Жорэр. Арыштаваныя распачалі галадоўку, патрабуючы вызваленьня.

«Камітэт абароны права ўбэжышча палітычных эмігрантаў» наладзіў масавы мітынг пратэсту, абраўшы дэлегацыю для падачы ўраду патрабаваньня аб вызваленьні арыштаваных. Пры перамовах з дэлегацыяй, на чале якое стаў камуністычны дэпутат Бэртон, міністр Пэнтэве і Эрмэ абсалі паставіць у радзе міністраў пытаньне аб арыштаваных.

Францускі капітал купляе металюргічныя заводы Эстоніі.

РЭВЭЛЬ, 14-П. Эстонскі друк паведамае, што група францускіх фінансістаў намерана набыць некалькі буйных металюргічных заводаў Эстоніі, у тым ліку «расейска-балтыцкі суднабудаўнічы завод».

«Югендус» (сацыялістычная газэта) заўважа, што ўрад прарэчыць гэтаму пляну, боючы, што пусь вялікага «расейска-балтыцкага» заводу зьвялі ўзмацніць сілы і ўплыву рабочае класы.

Дэманстрацыі беспрацоўных у Францыі.

ПАРЫЖ, 14-П. У падзелю адбыліся вялікія дэманстрацыі беспрацоўных у Сьвэ-Эрвэзе і Ан'эзе.

Нямеччына перад паглыбленнем эканамічнага крызісу.

БЭРЛІН, 16-П. Агенцтва Вольфа паведамляе: «У рэйхстазе распачалося першае чытанне новага бюджэту, складзенага ў суме 8-мі мільярдў марак.

Міністр фінансаў Келер, ацэньваючы праект бюджэту з пункту гледжання фінансавага і эканамічнага становішча Нямеччыны, сказаў, што «раўнавага ў бюджэце ня моцная, бо прыбыткі вылічаны з вялікім аптымізмам. Эканамічнае становішча таксама прымушае клапаціцца аб ім, бо эканамічнае жыццё краю пры наліччы 1.750.000 беспрацоўных ўсё яшчэ доўжыць далёка стаць ад аздароўлення, ішаркі-ж рэст рэпарацыйных выдаткаў робіць свой уплыў».

Агульная сума гэтых выдаткаў, у новым бюджэтным годзе на 573 мільёны марок большай проці леташняга, у 1928 годзе ўзрасце яшчэ на 432 мільёны марок, а ў 1929—яшчэ на 290 мільянаў.

Наконт гэтых лічбаў міністр заявіў: «У дадзены момант я яшчэ ня бачу, якім парадкам здолеем мы пры наліччы ўсё добрае волі адшукаць такія сумы. Узмацненне нямецкай гаспадаркі спрыяе выкананню пляну Даўгеса, аднак, народная гаспадарка ня мае магчымасці даць мільярдў на вылату рэпарацый».

Буйная перамога нямецкае кампартыі на прафсаюзных выбарах.

БЭРЛІН, 10-П. У Штутгардзе на выбарах праўленьня мясцовае арганізацыі саюзу рабочых прамысловасці па выбару абутку перамагла апазіцыя, якая атрымала 983 галасы з 1300. Праўленьне складаецца зараз з 6 камуністаў і 2 беспартыйных. Рефармісты ў праўленьне зусім не ўвайшлі.

Буйную перамогу мела апазіцыя таксама ў Пейтэрсвудзе на выбарах у мясцовы камітэт уснямецкага аб'яднання прафсаюзаў, дзе ў прэзыдыум увайшло 5 камуністаў, 1 сацыял-демакрат і 1 беспартыйны.

У Гауа на сходзе рабочых металістаў прашоў сьпіс кандыдатаў апазіцыі як у праўленьне мясцовага аддзелу саюзу, так і ў мясцовы камітэт уснямецкага аб'яднання прафсаюзаў.

У Швайбургу (Саксонія) у праўленьне мясцовае арганізацыі саюзу будаўнікоў, які да гэтае пары знаходзіўся ў руках рефармістаў, абраны амаль выключна кандыдаты апазіцыі.

Буйны рост уплыву аўстрыйскае кампартыі сярод рабочых.

ВЕНА, 16-П. У Клягонфурце (Аўстрыя) адбыліся выбары ў рабочыя камеры. Аўстрыйская кампартыя, не звязваючы на выбарны тэрор сацыял-демакраты, водгук папярэдніх даных атрымала 655 галасоў, г. зн. у 2 разы больш, чым на апошніх выбарах у парламент. На пяцірадных выбарах у рабочыя камеры ў Клягонфурце, кампартыя ўдзелу не брала.

2-я агульнанямецкая канферэнцыя Міжрабому.

БЭРЛІН, 12-П. Нямецкая сэкцыя Міжрабому сядзіць у канцы красавіка ў Эрфурце другую агульнанямецкую канферэнцыю Міжрабому. У парадак дня канферэнцыі наступныя пытанні: 1) міжнароднае становішча і бліжэйшыя задачы Міжрабому; 2) сацыяльная палітыка і Міжрабому; 3) мерапрыемствы салідарнасці Міжрабому і 4) працетарская дапамога дзецям.

Поўная страта ўплыву ўльтралевых у КПН.

БЭРЛІН, 14-П. У звязку з надыходзячым 11-м з'ездам нямецкае кампартыі па ўсёй Нямеччыне ідуць падрыхтоўчыя канферэнцыі на мясцох. Так, на акруговай канферэнцыі ў Эрцгеберсе (Фортлянд) вялікае большасцю ўхвалена рэзалюцыя ў духу паставы пашырэння пленуму выкананню Камінтэрну.

Дэлегацкая канферэнцыя гарадкое арганізацыі кампартыі ў Лейпцыгу ўхваліла лінію ЦК. (Раней большасцю лейпцыскае арганізацыі належала апазіцыі).

Мусаліні гаспадарыць у Албаніі.

ВЕНА, 15-П. Албанскі кабінет падаўся ў адстаўку.—Складзены новы кабінет на чале з прэм'ерам Ахмед-Зогу.

Адстаўка кабінету тлумачыцца тым, што некаторыя міністры зьяўляліся прыхільнікамі аґлаўскае арґентацыі.

Як перадаюць, кабінет падаўся ў адстаўку пад нажымам Італіі. Новы кабінет складзены выключна з прыхільнікаў італьянскае арґентацыі.

АБМЕЖАВАНЬНЕ СТАЧАЧНАГА ПРАВА ў АНГЛІІ.

ЛЭНДАН, Агенцтва «Рейтар» паведамляе: «Сёньня абвешчаны тэкст законапраекту, наадрэнага ў палату вобшчы кансерватыўным дэпутатам Мітчэлам Банкс. Законапраект прапануе, каб такія ўчыны, як атрыманьне чужаземных грошай для скарыстаньня іх у прамысловых канфліктах Англіі, а таксама і зварот з просьбай аб прысьліцы такіх грошай, цягнулі за сабою кару. Для асоб, якія робяць такія ўчыны, а таксама для агентаў ці пасрэдыкаў у гэтай справе, законапраект устанавіў наступныя кары: пры ўхваленні прысуду судзьдзямі бяз удзелу прысяжных—штраф у суме 100 ф. стэрлінгаў (каля 9440 руб.); пры ўхваленні прысуду судзьдзямі з удзелам прысяжных, роўна як і пры падачы пісьмовага абвінавачваючага ашту—зьявольнае ў астрове з прымусявымі работамі ці без іх, на тэрмін на

звыш 12-ці месяцаў, або штраф, або нават тое і другое разам.

Законапраект далей прадугледжвае, што ўсе грашовыя сумы намянёнага вышэй пахаджэньня падлягаюць зьявольнаму і канфіскацыі.

Законапраект будзе абгаварвацца ў палате вобшчы 18-га лютага. Як перадаюць, на сёньняшнім пасяджэнні кабінету абгаварвалася пытаньне, якую пазіцыю ангельскі ўрад павінен заняць у адносінах да законапраекту Мітчэла Банкс.

Прыдзіркі да Кука.

ЛЭНДАН, 15-П. Статс-сэкрэтэр па справах горнае прамысловасці адмаўляецца згадзіцца на назначэньне Кука членам урадавае камісіі па транспарце мінэралаў у якасьці прадстаўніка фэдэрацыі горнаработчых.

Шырокая пошасць сыпняку ў Бэсарабіі.

ВЕНА, 11-П. Пошасць сыпняку ў Бэсарабіі ў апошнія тыдні набыла асабліва шырокія разьмеры, з прычыны чаго ўлада прымуша была абвясціць карантын у пэльх сёлах. Друг зьмяшчае трыоажныя паведамленьні аб распаўсюджанні пошасці сыпняку, але ня прыводзіць ніякіх лічбаў, бо ўлада мае намер не выяўляць разьмеры пошасці.

Верхюны камісарыят па справах Бэсарабіі і Букавіны прапанаваў ураду ўстанавіць у Паўднёвай Бэсарабіі і ў прыдністроўскай зоне сапітарны кардон. Газэты паведамляюць, што жы-

харства Бэсарабіі скардзіцца на недахоп дактарскае дапамогі і на недавальняючысяць санітарных мерапрыёмстваў.

Тайны склад зброі.

ВЕНА, 11-П. Румынская газэта «Унівэрсул» паведамляе, нібы румынскае ахраннае выхрыла ў мястэчку Павураў тайны склад зброі, які знаходзіўся пры магазыне жалезных вырабаў. Газэта паведамляе, што ахранка канфіскавала ўвесь вынайдзены запас зброі і арыштавала ўласніка магазыну.

У САЮЗНЫХ РЭСПУБЛІКАХ. За зьніжэньне цэн.

МАСКВА, 17-П. ЦКБ і РСІ звярнуліся да рэспубліканскіх, абласных, губерскіх, акруговых, павятовых кантрольных камісіі і аддзелаў РСІ з лістам, у якім, між іншым, гаворыцца: Зьніжэньне рознічных цэн на прамысловыя тавары ў сучасны момант становіцца надвычайна важна па палітыка-гаспадарчае задачу. Зьніжэньне цэн на прамысловыя тавары ўзмацняе сувязь гораду з вёскаю і павялічвае кіруючую ролю працетарыату. Барацьба за зьніжэньне цэн адначасна зьяўляецца барацьбою проці бюракратызму гандлёва-гаспадарчага апарату.

Апошні пленум ЦК абавязваў партыйны арганізацыі згуртаваць уся сілы на зьніжэньні цэн па прамысловых таварах, каб да 1-га чэрвеня дамагчыся зьніжэньня іх ня менш, чымся на 10 проц. і скарачэньня да 1-га чэрвеня ня менш, чымся на 15 проц. проці 1925-26 г.

адміністрацыйна-гаспадарчых выдаткаў дзяржаўнага гандлю і кааператыві. Адначасна пленум ЦК даручыў кантрольным камісіям і РСІ наглядзець за выкананнем усімі арганізацыямі пастаноў аб зьніжэньні цэн, прыцягваючы да адказнасці іх парумысцеляў. Даручэньне пленуму ЦК па справе будзе ажыццэўлена толькі пры ўмове, калі кантрольныя камісіі і РСІ заснуюць пильную сувязь з спажывецкімі масамі забяспечваюць удзел іх у кантролі за гандлёвымі арганізацыямі.

ЦКБ-НЕ РСІ прапануе кантрольным камісіям і РСІ наладжваць супольна з партыйнымі прафсаюзнымі і кааператывнымі арганізацыямі шырокія сходы спажывцоў, дзе прадстаўнікі ЦКБ-РСІ павінны выступаць з паведамленьнямі аб ўсіх пастановах партыі і ўраду па пытаньнях аб зьніжэньні цэн.

Усесаюзнае сьвята зімовага спорту.

ЛЕНІНГРАД, 16-П. 18-га лютага ў Ленінградзе адчыняцца трэцяе ўсесаюзнае сьвята зімовага спорту, якое будзе цягнуцца да 22-га лютага. З усяго Савецкага Саюзу пачалі зьяжджацца ўдзельнікі спорту—спартызмы з Вяткі, Уладзімера, Бурску, Карэліі, Сталінграду, Яраслаўлі, Тулы і Ніжняга Ноўграду. Атрымана

тэлеграма аб выезьдзе на ўсесаюзнае сьвята спорту прадстаўнікоў рабочага спартыўнага саюзу Фінляндзіі—фінскіх канькабежцаў і лыжнікаў. На сьвяце будзе разьзграны ўстаноўленыя вышэйшым саветам фізкультуры ўзнагароды яго імя. Усяго для ўдзелу ў сьвяце запісалася каля 700 чалавек.

Паход на беларускую школу ў Заходняй Беларусі*).

Калі школьная дэкларацыя праходзіла праз рукі першай перашкоды—гміннага войта, яна нападдала на другую перашкоду—павятовага школьнага інспектара. Апошняя, таксама як і войты, стаяла ад сябе нова, неспрадбачаная законам вымаганьні і патрабаваньні. Яшчэ часцей, школьны інспектар прымаў дэкларацыю, бяз усіхх вымаганьняў, але... адмаўляўся выдаць паквітваньне і дэкларацыя не дзе „гублялася“.

Калі школьная дэкларацыя праходзіла праз рукі перашкоды—гміннага войта, яна нападдала на другую перашкоду—павятовага школьнага інспектара. Апошняя, таксама як і войты, стаяла ад сябе нова, неспрадбачаная законам вымаганьні і патрабаваньні. Яшчэ часцей, школьны інспектар прымаў дэкларацыю, бяз усіхх вымаганьняў, але... адмаўляўся выдаць паквітваньне і дэкларацыя не дзе „гублялася“.

24-га сьнежня мінулага году таварыства беларускае школы звярнулася з адкрытым лістом да старшын рады міністраў—Пілуцкага, у якім Т. Б. Ш. паведамляла аб тым, што законы і распаражэньні ўлады ня выконваюцца на мясцох. У сваім адкрытым лісьце Т. Б. Ш. пісала, што апрача „звычайных“ перашкод, школьны інспектары бра-лі на сябе ролю агітатараў проці прызначанай прышчынова законам беларускай школы. Інспектары карысталіся ўсімі спосабамі наіску на нацыяналь-нае сумленне беларускіх бацькоў. Ад школьных інспектараў не адставалі і польскія настаўнікі, якія ў гэтым выпадку выконвалі абавязкі агентаў паліцыі. У паразуменьні з мясцовай паліцыяй, польскія настаўнікі адбравлі гвалтам ці хітрасцю ўжо сьцьверджаныя школьныя дэкларацыі ад беларускіх сьляні і праводзілі ад сябе палітыку школьнага тэ-рору.

тэлеграма аб выезьдзе на ўсесаюзнае сьвята спорту прадстаўнікоў рабочага спартыўнага саюзу Фінляндзіі—фінскіх канькабежцаў і лыжнікаў. На сьвяце будзе разьзграны ўстаноўленыя вышэйшым саветам фізкультуры ўзнагароды яго імя. Усяго для ўдзелу ў сьвяце запісалася каля 700 чалавек.

Апрача пералічаных перашкод, беларускія бацькі спатыкалі яшчэ шмат захадаў адміністрацыйнае і школьнае ўлады, якія «затрымлівалі», альбо „губ-лялі“ беларускія школьныя дэкларацыі. Сотні тай-ных агентаў дэфэзвывы разьяжджала на беларускіх вёсках, выдаючы сябе ці то за школьных ін-спектараў, ці за пазнавальнікаў беларускае сойма-вага клубу, ці за прадстаўнікоў таварыства бела-рускае школы, адбравлі ў беларускіх сьляні ўжо сьцьверджаныя школьныя дэкларацыі „дзеля далей-шага прасоўваньня іх на польскіх школьных уста-новах“. Вядома рэч, што гэтыя дэкларацыі такса-ма „гублялася“.

Усіх перашкод, якія сустракалі школьныя дэ-

кларацыі беларускіх сьляні Заходняй Беларусі, і ня пералічылі.

Але, ня гледзячы на ўсе гэтыя перашкоды, сьляні-ская насельнасць Заходняе Беларусі здолела зла-жыць дэкларацыю больш як на 400 урадавых бела-рускіх школ, выканаўшы ўсе суровыя фармаль-насьці, вымаганьня законам 31-га ліпеня. 400 бела-рускіх школьных дэкларацый патрапілі прайсьці праз усе перашкоды, як гмінны войт, польскі на-стаўнік, агент дэфэзвывы, школьны інспектар і г. д.

Згодна з гэтым, школьная ўлада павінна была ў 1925—26 школьным годзе адчыніць 400 беларускіх пачатковых школ.

Цяпер ужо маею другую палову 1926—27 школь-нага году, але ніводнай беларускай школы на па-даставе закону 31-га ліпеня дагэту не адчынена.

За некалькі тыднёў да паходу фашыскага ўра-ду Польшчы на Беларуськую Сьлянска-Рабочую Грамаду дэпутаты апошняй падалі ў сойм інтэр-пеляцыю; у якой гаварылася аб адносінах польска-га ўраду да беларускага школьнага пытаньня.

Польскі ўрад імякнэцца да таго, каб чым хутчэй сьцяліянізаваць беларускае насельне, задушыўшы разьзвіцьцё яго ўласнай нацыянальнай культуры. Найважнейшым фактам у гэтым крыжавым па-ходзе польскае ўлады проці беларускае культуры зьяўляецца тое, што ўсе гэтыя зьяўжэньні роб-яцца ня толькі з прычыны пабляжлівасьці, але і згодна з намерамі цэнтральнае ўлады Польшчы. Усе гэтыя крыўды і зьяўжэньні, твораныя поль-скімі дзяржаўнымі чыноўнікамі беларускаму на-роду, праходзіць зусім бяскарна, а гэтым зусім ясна даецца да зразуменьня чыноўнікам, як яны наогул павінны трактаваць беларускую культуру і школу, а таксама і наогул—справы і дамаганьні белару-скага народу“.

Такім чынам, перашкоды, якія ставіла ніжэйшая адміністрацыйная ўлада беларускаму школьнаму руху, ня толькі праходзілі бяскарна, але цэнтраль-ная польская ўлада заахвоч- за сваіх нязавых вы-канаўцаў да больш рашучага школьнага тэру да беларускага насельніцтва.

Асноўная палітыка, якую ўсе існавужыя і іс-

Панскія суды пра-цуюць.

У Польшчы цяпер налічваецца да 8 тысячаў паліт. зьявольных, якія гібеюць па панскіх вастрогах.

Ня гледзячы на шырокую кампанію прадоў-ных мас у Польшчы, а такжа і ў другіх дзяр-жавых за амністыя, за зьявольнае гэтых па-тоўнікаў капіталу, ня толькі ня зроблена ам-ністыя, але ўсё часцей-часцей прыбывае ў пе-рапоўненыя вастрогі ахвяр белага тэруру. На 3.200 месц, якія палагоцца ў вастрогах Польш-чы, сядзіць больш 28.000 вязьняў.

Узрастае масавы рух, павялічваюцца масавыя рэпрэсіі, масавыя арышты і ўрэшце справа канчаецца масавымі палітычнымі працесамі.

Ніколі ў Польшчы, асабліва на так зван. усходніх красах—на Зах. Беларусі і Зах. Укра-іне, ня было столькі масавых працэсаў і такіх жорсткіх няшчэдных прысудаў, як цяпер.

У канцы 1926 году адбыліся масавыя пра-цэсы: у Лудку—57, у Вільні—94, у Владзімі-ры—151. У гэтым годзе ў студні месцы ў Вьарсэці судзілі 27 беларускіх сьляні, абвіна-вачаных за прыналежнасьць да райёнага камітэ-ту КПЗВ. У студні месцы адбыўся таксама працэс 22 украінскіх сьляні.

У лютым месяцы меўся быць працэс у Луд-ку—64 сьляні і рабочых украінцаў, абвінава-чаных за прыналежнасьць да КПЗУ, у Замось-ці—45, у Стры—71 з тымі-ж абвінавачаньня-мі. 28 лютага ў акружным судзе ў Вьарсэці будзе разглядацца справа трох украінскіх пас-тоў: Кавітэца, Васыльчука і Чумал. Далей, у гэтым-жа месяцы ў Кобрыне пачнецца вялікі палітычны працэс 80 беларускіх сьляні, абвіна-вачаных за прыналежнасьць да КПЗВ, а ў Красным Ставе—8 украінскіх сьляні.

У сакавіку месяцы ў Беластоку пачнецца працэс 90 рабочых і сьляні, абвінавачаных за прыналежнасьць да КПЗВ, у Лудку—75, у Хальме 80 украінскіх сьляні абвінавачаных за прыналежнасьць да КПЗУ.

Расправа панскіх судоў набывала жорсткаея. Прысуды калуць аб няшчэднай клясавай рас-праве пануючай клясы над барацьбітамі за свабоднае жыцьцё—рабочымі і сьлянімі. Даволі ска-заць, што ў Львове фашыстаўскае судзьдзі засу-дзілі на кару сьмерці селяніна ўкраінца Вілага за распаўсюджваньне камун. літаратуры, а ў Вала-дзімеры—130 сьляні-украінцаў засуджана ўсіх разам больш як на тысячу гадоў. Тады, як вы-домія забойцы, засуджаныя царскім судом на катаргу—граф Ронікер і абшарнік Вісьпінг, вы-пушаны цяпер на волю дзеля таго, што яны аслу ўмыліся перад Рэчыспалітай, як абшар-нікі і ят пагромытчыкі беларускага сьляніства.

Львоськія фашысты выражаюць лепшыя сілы з змаюч ахв радое рабочых і сьляні і віда-юць на доўгія годы ў вастрозі, што раўназнач-на, як засудзіць на навольную сьмерць.

Усё часцейшыя выпадкі самагубства па польскіх вастрогах, як нядаўна самагубства паліт. вязьня Адо́льфа Рыхмана ў Беластоку і пастаянныя галадоўкі (219 у Вільні), сведчаць аб адчайным становішчы паліт. вязьняў.

Л. Жыцень.

Польскія суды пра-цуюць.

У Польшчы цяпер налічваецца да 8 тысячаў паліт. зьявольных, якія гібеюць па панскіх вастрогах.

Ня гледзячы на шырокую кампанію прадоў-ных мас у Польшчы, а такжа і ў другіх дзяр-жавых за амністыя, за зьявольнае гэтых па-тоўнікаў капіталу, ня толькі ня зроблена ам-ністыя, але ўсё часцей-часцей прыбывае ў пе-рапоўненыя вастрогі ахвяр белага тэруру. На 3.200 месц, якія палагоцца ў вастрогах Польш-чы, сядзіць больш 28.000 вязьняў.

Узрастае масавы рух, павялічваюцца масавыя рэпрэсіі, масавыя арышты і ўрэшце справа канчаецца масавымі палітычнымі працесамі.

Ніколі ў Польшчы, асабліва на так зван. усходніх красах—на Зах. Беларусі і Зах. Укра-іне, ня было столькі масавых працэсаў і такіх жорсткіх няшчэдных прысудаў, як цяпер.

У канцы 1926 году адбыліся масавыя пра-цэсы: у Лудку—57, у Вільні—94, у Владзімі-ры—151. У гэтым годзе ў студні месцы ў Вьарсэці судзілі 27 беларускіх сьляні, абвіна-вачаных за прыналежнасьць да райёнага камітэ-ту КПЗВ. У студні месцы адбыўся таксама працэс 22 украінскіх сьляні.

У лютым месяцы меўся быць працэс у Луд-ку—64 сьляні і рабочых украінцаў, абвінава-чаных за прыналежнасьць да КПЗУ, у Замось-ці—45, у Стры—71 з тымі-ж абвінавачаньня-мі. 28 лютага ў акружным судзе ў Вьарсэці будзе разглядацца справа трох украінскіх пас-тоў: Кавітэца, Васыльчука і Чумал. Далей, у гэтым-жа месяцы ў Кобрыне пачнецца вялікі палітычны працэс 80 беларускіх сьляні, абвіна-вачаных за прыналежнасьць да КПЗВ, а ў Красным Ставе—8 украінскіх сьляні.

У сакавіку месяцы ў Беластоку пачнецца працэс 90 рабочых і сьляні, абвінавачаных за прыналежнасьць да КПЗВ, у Лудку—75, у Хальме 80 украінскіх сьляні абвінавачаных за прыналежнасьць да КПЗУ.

Расправа панскіх судоў набывала жорсткаея. Прысуды калуць аб няшчэднай клясавай рас-праве пануючай клясы над барацьбітамі за свабоднае жыцьцё—рабочымі і сьлянімі. Даволі ска-заць, што ў Львове фашыстаўскае судзьдзі засу-дзілі на кару сьмерці селяніна ўкраінца Вілага за распаўсюджваньне камун. літаратуры, а ў Вала-дзімеры—130 сьляні-украінцаў засуджана ўсіх разам больш як на тысячу гадоў. Тады, як вы-домія забойцы, засуджаныя царскім судом на катаргу—граф Ронікер і абшарнік Вісьпінг, вы-пушаны цяпер на волю дзеля таго, што яны аслу ўмыліся перад Рэчыспалітай, як абшар-нікі і ят пагромытчыкі беларускага сьляніства.

Львоськія фашысты выражаюць лепшыя сілы з змаюч ахв радое рабочых і сьляні і віда-юць на доўгія годы ў вастрозі, што раўназнач-на, як засудзіць на навольную сьмерць.

Усё часцейшыя выпадкі самагубства па польскіх вастрогах, як нядаўна самагубства паліт. вязьня Адо́льфа Рыхмана ў Беластоку і пастаянныя галадоўкі (219 у Вільні), сведчаць аб адчайным становішчы паліт. вязьняў.

Л. Жыцень.

Польскія суды пра-цуюць.

У Польшчы цяпер налічваецца да 8 тысячаў паліт. зьявольных, якія гібеюць па панскіх вастрогах.

Ня гледзячы на шырокую кампанію прадоў-ных мас у Польшчы, а такжа і ў другіх дзяр-жавых за амністыя, за зьявольнае гэтых па-тоўнікаў капіталу, ня толькі ня зроблена ам-ністыя, але ўсё часцей-часцей прыбывае ў пе-рапоўненыя вастрогі ахвяр белага тэруру. На 3.200 месц, якія палагоцца ў вастрогах Польш-чы, сядзіць больш 28.000 вязьняў.

Узрастае масавы рух, павялічваюцца масавыя рэпрэсіі, масавыя арышты і ўрэшце справа канчаецца масавымі палітычнымі працесамі.

Ніколі ў Польшчы, асабліва на так зван. усходніх красах—на Зах. Беларусі і Зах. Укра-іне, ня было столькі масавых працэсаў і такіх жорсткіх няшчэдных прысудаў, як цяпер.

У канцы 1926 году адбыліся масавыя пра-цэсы: у Лудку—57, у Вільні—94, у Владзімі-ры—151. У гэтым годзе ў студні месцы ў Вьарсэці судзілі 27 беларускіх сьляні, абвіна-вачаных за прыналежнасьць да райёнага камітэ-ту КПЗВ. У студні месцы адбыўся таксама працэс 22 украінскіх сьляні.

У лютым месяцы меўся быць працэс у Луд-ку—64 сьляні і рабочых украінцаў, абвінава-чаных за прыналежнасьць да КПЗУ, у Замось-ці—45, у Стры—71 з тымі-ж абвінавачаньня-мі. 28 лютага ў акружным судзе ў Вьарсэці будзе разглядацца справа трох украінскіх пас-тоў: Кавітэца, Васыльчука і Чумал. Далей, у гэтым-жа месяцы ў Кобрыне пачнецца вялікі палітычны працэс 80 беларускіх сьляні, абвіна-вачаных за прыналежнасьць да КПЗВ, а ў Красным Ставе—8 украінскіх сьляні.

У сакавіку месяцы ў Беластоку пачнецца працэс 90 рабочых і сьляні, абвінавачаных за прыналежнасьць да КПЗВ, у Лудку—75, у Хальме 80 украінскіх сьляні абвінавачаных за прыналежнасьць да КПЗУ.

Польскія суды пра-цуюць.

Польскія суды пра-цуюць.

У Польшчы цяпер налічваецца да 8 тысячаў паліт. зьявольных, якія гібеюць па панскіх вастрогах.

Ня гледзячы на шырокую кампанію прадоў-ных мас у Польшчы, а такжа і ў другіх дзяр-жавых за амністыя, за зьявольнае гэтых па-тоўнікаў капіталу, ня толькі ня зроблена ам-ністыя, але ўсё часцей-часцей прыбывае ў пе-рапоўненыя вастрогі ахвяр белага тэруру. На 3.200 месц, якія палагоцца ў вастрогах Польш-чы, сядзіць больш 28.000 вязьняў.

Узрастае масавы рух, павялічваюцца масавыя рэпрэсіі, масавыя арышты і ўрэшце справа канчаецца масавымі палітычнымі працесамі.

Ніколі ў Польшчы, асабліва на так зван. усходніх красах—на Зах. Беларусі і Зах. Укра-іне, ня было столькі масавых працэсаў і такіх жорсткіх няшчэдных прысудаў, як цяпер.

У канцы 1926 году адбыліся масавыя пра-цэсы: у Лудку—57, у Вільні—94, у Владзімі-ры—151. У гэтым годзе ў студні месцы ў Вьарсэці судзілі 27 беларускіх сьляні, абвіна-вачаных за прыналежнасьць да райёнага камітэ-ту КПЗВ. У студні месцы адбыўся таксама працэс 22 украінскіх сьляні.

У лютым месяцы меўся быць працэс у Луд-ку—64 сьляні і рабочых украінцаў, абвінава-чаных за прыналежнасьць да КПЗУ, у Замось-ці—45, у Стры—71 з тымі-ж абвінавачаньня-мі. 28 лютага ў акружным судзе ў Вьарсэці будзе разглядацца справа трох украінскіх пас-тоў: Кавітэца, Васыльчука і Чумал. Далей, у гэтым-жа месяцы ў Кобрыне пачнецца вялікі палітычны працэс 80 беларускіх сьляні, абвіна-вачаных за прыналежнасьць да КПЗВ, а ў Красным Ставе—8 украінскіх сьляні.

У сакавіку месяцы ў Беластоку пачнецца працэс 90 рабочых і сьляні, абвінавачаных за прыналежнасьць да КПЗВ, у Лудку—75, у Хальме 80 украінскіх сьляні абвінавачаных за прыналежнасьць да КПЗУ.

АД РЭДАКЦЫІ.

Кампанія нацыяналістычнага польскага друку проці Таварыства Беларускае Школы ў Вільні зьявілася (як і заўсёды ў гэтых выпадках) падрых-тоўка «грамдэкае думкі» да магчымага паходу фашыскага ўраду Польшчы на тую ці іншую бела-рускую ўстанову.

У сваім дапушчэньні мы не памылліся.

Апошняя тэлеграма з Заходняе Беларусі паве-дамляе, што разгром Таварыства Беларускае Шко-лы ўжо пачаўся.

Кіраўнікі ТБШ арыштаваны і пасаджаны ў тур-му. Грошы і дакуманты ТБШ захоплены.

Разгром Таварыства Беларускае Школы ў Віль-ні, якая праводзіла выключна культурна-асьветную працу сярод сьлянскай насельнасці Заходняй Бела-русі, зьяўляецца новым этапам у плянавым паходзе фашыскага ўраду на беларускую нацыяналь-ную меншасць у Польшчы.

Разгром Віленскага Таварыства Беларускае Шко-лы яшчэ ліні раз выяўляе той нячужаны ўніск і зьдэкаваны, якія церпіць насельнасць Заходняе Беларусі ў сваім нацыянальна-вызваленчым і нават культурна-асьветным руху.

СПРАВАЗДАЧА ў РАДУ БССР НА ІІІ СЭСІІ ЦВК СССР 3-га СКЛІКАНЬНЯ.

Даклад тав. Я. Адамовіча.

Нацыянальнае пытаньне.

— Таварышы, толькі Кастрычнікавая рэвалюцыя, вырашыўшы нацыянальнае пытаньне ў Савецкім Саюзе, з такой вялікай тэрыторыяй і з такой колькасьцю нацыянальнасьцяў, дала нам магчымасьць на аснове палітыкі савецкае ўлады дасягнуць да сёньняшняга дня поўнага нацыянальнага міру, асновага на нацыянальным самавызначэньні, на поўным братэрскім сужыцьці працоўных усіх нацыянальнасьцяў Савецкага Саюзу. Кастрычнікавая рэвалюцыя зьнішчыла прыгнечальніцкую і вызваліла прыгнечаных. У нас цяпер няма малых і вялікіх нацыянальнасьцяў, у нас усе нацыянальнасьці роўныя. Гэты факт, сам па сабе зьяўляецца лепшым доказам правільнага вырашэньня нацыянальнага пытаньня.

Мы заслухоўваем даклады нацыянальных рэспублік на сясіях ЦВК Саюзу ССР. Ні ў воднай буржуазнай краіне, дзе існуюць прыгнечаныя нацыянальнасьці і над імі тая ці іншая пануючая нацыя, парламент ня ставіць даклады аб жыцьці, дзейнасьці і патрэбах той ці іншай нацыянальнасьці, якая не зьяўляецца пануючай у даннай дзяржаве. Калі-б, напрыклад, у суседняй буржуазнай рэспубліцы, сумежнай з Савецкай Беларуссю, пачалі слухаць у сойме даклады аб патрэбах і жыцьці беларускага народу, то гэты даклад абярнуўся-б у крык прыгнечанага беларускага народу, бо там зачыняюцца беларускія школы, ліквідуюцца беларускія газеты, бо пры цяжкім эканамічным становішчы ўводзяцца вялікія падаткі на беларускае сялянства.

Пры нацыянальных і класавых супярэчнасьцях, існуючых наогул у буржуазных дзяржавах зароджаюцца і нарастаюць рэвалюцыйныя сілы, якія сваімі карэньямі ўрастаюць глыбока ў жыцьцё.

Толькі за тое, што рэвалюцыйныя групы арганізуюцца для адваёўны сваіх нацыянальных, культурных і эканамічных інтарэсаў, прадстаўнікоў іх арыштоўваюць, трымаюць у турмах, прыгнечваюць, расстрэльваюць. Нацыянальны мір, існуючы ў Савецкім Саюзе, зьяўляецца лепшым фактарам агітацыі за савецкую ўладу сярод прыгнечаных рабочых і сялян сярод прыгнечаных нацыянальнасьцяў ва ўсіх капіталістычных краінах, дзе і па гэты дзень ідзе суровая нацыянальная варажасьць. Буржуазя, якая замазвае свае класавыя і нацыянальныя супярэчнасьці, якая хавае адмоўныя факты свайго панаваньня і існаваньня, натуральна, ніколі не дазволіла-б паставіць ні ў водным сваім вышэйшым органе падобнага роду дакладу.

Мы-ж, наадварот, ставім такія даклады. Мы ставім такія даклады для таго, каб перад працоўнымі ўсяго Савецкага Саюзу выявіць нашы дасягненьні і распаўсюдзіць іх на працу астатніх нацыянальнасьцяў, якія населяюць наш Саюз. Адначасна з гэтым мы хочам адзначыць і тыя недахопы, тыя памылкі, тыя адмоўныя бакі і цяжкасьці, якія маюцца ў нашай працы. Гэта мы робім для таго, каб агульнымі сіламі выпраўляць недахопы і тым самым хутчэй пасювацца па шляху сацыялістычнага будаўніцтва.

Пашырэньне БССР.

Сёньня нацыянальны спакой пануе на тэрыторыі Савецкай Беларусі, як і на тэрыторыі ўсяго Савецкага Саюзу, бо мы правільна праводзім нацыянальную палітыку. Дзякуючы гэтай палітыцы Беларусь канчаткова аб'ядналася большасьцю беларускага жыхарства на савецкай тэрыторыі. Савецкай Беларусі даводзілася змагацца з акупантамі, бандытызмам і г. д. пры насельнасьці толькі ў паўтара мільёны чалавек і пры тэрыторыі 6-ці павеятаў ранейшай Менскай губэрні. З культурным і гаспадарчым ростам Савецкага Саюзу узбуўняе БССР за кошт Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губэрняў, якія ўваходзілі ў РСФСР да 1924 г., і Беларусь налічвае ўжо 4200000 чалавек жыхарства; цяпер-жа, пасля далучэньня да яе Гомельскага і Рэчыцкага павеятаў, БССР мае ўжо блізка 5 мільёнаў жыхарства.

Самы факт далучэньня Гомельшчыны даказвае, што толькі савецкая ўлада бяз войнаў, без антаганізму і нацыянальнай варажасьці можа правільна, на падставе канкрэтнага падраўну, на падставе жа-

даньняў і імкненьняў працоўных вырашыць нацыянальнае пытаньне.

Гомельскі і Рэчыцкі павеіты, якія падаўна далучаны да БССР, пасылаюць прывітальныя тэлеграмы як беларускаму, так і савецкаму



ўрадам. У гэтых тэлеграмах выказваецца поўнае здавольне тым, што гэтыя павеіты далучаны да Савецкай Беларусі.

Беларусізацыя апарату.

У Сав. Беларусі напынальна палітыка праводзіцца на падставе тых самых прынцыпаў, якімі кіруецца ў сваёй нацыянальнай працы Саюз ССР.

У першую паргу мы забясьпечваем поўную роўнапраўнасьць усіх нацыянальнасьцяў і імнемна абслухваем усе нацыянальнасьці на іх роднай мове. Мы праводзім сваю працу так, каб дапамагалі адсталым у мінулым нацыянальнасьцям разьвівацца ў культурнай і гаспадарчай галінах.

У галіне практычнага вырашэньня нацыянальнага пытаньня мы, апроч агульнага эканамічнага адраджэньня рэспублікі (што зьяўляецца таксама адным з фактараў нацыянальнага пытаньня), праводзім беларусізацыю савецкага апарату. Гэта мерапрыёмства накіравана да таго, каб яшчэ больш аб'яднаць наш савецкі апарат з гушчэйшым сялянскага жыхарства. Не зважаючы на ўсе цяжкасьці ў гэтай працы, мы пасунуліся наперад нагэтулькі, што да сёньняшняга дня беларускія рабочы і селянін можа атрымаць у савецкай установе патрэбную яму справку, а таксама гутарыць на яго роднай мове.

Мы праводзім беларусізацыю вышэйшых навучальных устаноў, каб падрыхтаваць і палюбіць кадры інтэлігенцыі новымі сіламі з гушчэйшымі рабочымі і сялянамі. Калі гэта неабходна па нацыянальных умовах, дык мы ўсюды пераводзім школы на беларускую мову і тым поўнасьцю здавольваем запросы беларускіх працоўных мас аб навучаньні іх дзяцей на роднай мове.

Мы пашыраем сетку культурных і навучальных устаноў, у тым ліку арганізуюем, умацваем і разьвіваем працу Інстытуту Беларускае Культуры, каб згрупаваць там лепшыя культурныя і інтэлігенцыйныя сілы.

Ўраўні і палякі ў БССР.

У дачыненні да іншых нацыянальнасьцяў мы можам сказаць, што ніводная з іх ня можа заявіць, што савецкая ўлада яе прыгнечала ці крыўдзіць. У процівагу таму цяжкаму становішчу, якое перажывае ўраўні нацыянальнасьць у капіталістычных краях, асабліва ў сумежнай з намі на Захадзе рэспубліцы, у процівагу антысэмітызму мы забясьпечылі ўраўні нацыянальнасьці магчымасьць узмацніцца і разам з іншымі нацыянальнасьцямі ісьці па шляху гаспадарчага і культурнага разьвіцьця. Мы ў Савецкай Беларусі, як і ва ўсім Савецкім Саюзе, забясьпечваем працоўным ўраўням права на працу, даем магчымасьць займацца і земляробствам.

За гэтыя гады мы ўпарадкавалі ў БССР на зямлі вялікі лік сем'яў працоўных ў-

раўні. Зразумела, што ва ўмовах зямельнай перанаселенасьці, ва ўмовах цяжкага эканамічнага становішча нашае вёскі мы ня можам поўнасьцю земляробства ўраўніае жыхарства, якое складае ў нас блізка 10 проц. усяго жыхарства рэспублікі.

Там, дзе жыве ўраўніае жыхарства, мы адчыняем ўраўніае школы, арганізуюем тэхнікумы, каб рыхтаваць ўраўніае інтэлігенцыю. Мы стварылі ўраўніае тэатр, якога за царох ня было. Ён мае вялікі посьпех ня толькі сярод ўраўніага жыхарства, але і сярод усяго жыхарства Беларусі.

У сел.-гаспадарчай акадэміі ёсьць ўраўніае кадры для падрыхтоўкі аграномаў, земляробстваў, мэліаратараў з ліку ўраўніага жыхарства, якраз такіх, якіх, ведаючы ўраўніае мову, маглі-б праводзіць працу сярод ўраўніага сялянства. У Беларускай Дзяржаўным Унівэрсытэце ёсьць ўраўніае аддзяленьне для падрыхтоўкі кадры інтэлігенцыі, культурных працаўнікоў з рабочых і сялян ўраўніага нацыянальнасьці. У нас ёсьць спецыяльныя ўраўніае народныя суды для абслухваньня ўраўніах працоўных мас. Мы арганізавалі спецыяльныя сельскія і местачковыя саветы, якія праводзяць працу на ўраўніае мове.

Аднак, мы ня можам заявіць, што ў гэтай галіне няма больш цяжкасьцяў. Пытаньне на-конт мястэчак зьяўляецца ў нас надзвычайна складаным. Праблема мястэчак патрабуе вырашэньня ня толькі ў БССР, яна аднальвова стаяць і перад Украінаю і перад РСФСР. Не зважаючы на мерапрыёмствы ўжытыя беларускім урадам, праблема ўраўніага жыхарства ў мястэчках ня вырашана.

З разьвіцьцём прафтэхнічнае асьветы для моладзі і дарослага ўраўніага жыхарства, з пашырэньнем земляробчай чынасьці, з разьвіцьцём прамысловасьці і дробных саматэльных прамыслаў канчаткова будзе вырашана праблема мястэчак.

Судзіцца з намі заходзяць рэспубліка распачала для закладу ўраўніага буржуазна пераймаць нашы прыёмы. У апошні час у польскіх газетах пішуць, што ў Польшчы для ўраўніага багата не шкадуць. Мы, зразумела, упэўнены, што яны не шкадуць багат для ўраўніага, каб утаніць іх у гэтых балотах. Але наўрад ці можам мы быць упэўненымі, што

Наша гаспадарка.

Беларусь—пераважна краіна земляробчая. Гарадзкога насельніцтва ў ёй 16 проц. Але нашы гарады за апошнія гады растуць, у той час, як гарады Вяльня вымірае, насельніцтва ў ім зьяўляецца. Сельскага насельніцтва ў нас 84 проц. Не зважаючы на тое, што БССР зьяўляецца земляробчай краінай, яна ўсё-ж адносіцца да сельскага раёну: у 1926-27 годзе мы павінны будзем увезьці хлеба з іншых раёнаў Савецкага Саюзу да 15 млн. пуд.

Наша геаграфічнае становішча выгадна для разьвіцьця прамысловасьці і сельскае гаспадаркі. Гэтаму дапамагае густая сетка чыгунак. У адносінах чыгунак і выгодных рачных шляхоў, якія злучаюць Беларусь з Украінай і іншымі раёнамі, мы знаходзімся ў спрыяльным становішчы. Да ваіны беларуская прамысловасьць мела дробны характар. Цілер мы узбуўняем нашы прадпрыемствы. Для разьвіцьця прамысловасьці мы маем здавольваючыя рэсурсы. Энергетычная база БССР даволі магутная: запасы торфу ў нас невычарпаны. Тарфянікі на дасьледвалых плошчах займаюць звыш 200 тыс. дзес. з вялікім запасамі торфу.

Прамысловасьць.

Наша прамысловасьць пераважна базіруецца на сельска-гаспадарчым і лясным сырду. Асноўнымі відамі нашае прамысловасьці зьяўляюцца дрэвапрацоўваючая, папяровая, скураная, шкляная і выраб запалак. Уздольная вага ўсіх асобных галін нашае прамысловасьці ў Саюзе такі: 21 проц. па вырабу запалак, 12 проц. па папяровай, 7 проц. па дрэвапрацоўваючай, 5-6 проц. па шкляной і г. д. Ясна, што гэтыя галіны прамысловасьці ў далейшым мы павінны пашыраць і разьвіваць. За гады мірнай працы мы аднавілі прамысловасьць да ўзроўню ваеннага часу. Маючы вялікі дасягненьні ў прамысловасьці з вытворчага боку, мы здолелі перабудаваць яе і ў сацыяльных адносінах: да сёньняшняга дня ў руках прыватнага гандляра знаходзіцца толькі 4 проц. валавой прадукцыі

польскія паны дадуць магчымасьць, правёўшы мэліарацыю, як гэта робім мы, пасяліць працоўнае ўраўніае жыхарства на гэтых землях.

У Польшчы робяць усё для таго, каб пад баготы, якія трэба асушыць, пазычыць капітал у багатага амерыканскага дэблзюшкі.

Асушыўшы баготы на амерыканскія грошы, паны абдараюць зямлю і будучы насаджваць асадніцтва. Мы ж разьвіваем і ўзмацняем культуру і эканамічную працу сярод ўраўніага нацыянальнасьці таксама, як і сярод іншых.

У БССР ёсьць і польская нацыянальнасьць. Беларускія шавіністы, дробнабуржуазныя палітыкі заграіцаю, як Ёрэмч, казалі мне: «Навошта вы даеце магчымасьць разьвівацца польскай культуры? Вы павінны прыгнечваць польскую нацыянальнасьць таксама, як гэта робіць суседняя з вамі Польская рэспубліка ў адносінах да беларускага жыхарства». Мы ня дробнабуржуазныя палітыкі і не заражаны помстам. Мы ўзялі ўладу не для таго, каб памсьціць. Наадварот, мы робім усё неабходнае, каб польская нацыянальнасьць абслугоўвалася на яе мове.

Мы робім усё неабходнае, каб і польскую нацыянальнасьць забясьпечыць кнігамі, забясьпечыць школаю. У нас ёсьць польскія школы, пэдагагічны польскі тэхнікум для падрыхтоўкі з рабочых і сялян польскае інтэлігенцыі. Мы арганізавалі сельскія саветы, якія абслугоўваюць польскае жыхарства на польскай мове. У Беларускай Дзяржаўным Унівэрсытэце ёсьць польскі сэктар для падрыхтоўкі новых кадры культурных працаўнікоў сярод польскага жыхарства.

Зразумела, што ўсё гэта ўмацняе становішча савецкай ўлады сярод гэтай нацыянальнасьці і з гэтай прычыны для Польскай рэспублікі няма зараз горшага ўрага на нашай тэрыторыі, як польскае жыхарства, якое бачыць нашу вялікую культурна-палітычную працу ва ўсіх галінах, у тым ліку і ў нацыянальнай палітыцы.

У такіх-жа напрамку абслугоўваюцца намі і іншыя нацыянальныя меншасьці: латышы, літоўцы і г. д.

Вось прыблізна рысы практычнай працы ў галіне нацыянальнай палітыкі, якую мы праводзім. Гэта праца нарады і ўзмацняе нацыянальны спакой.

цэнзавай прамысловасьці, усё-ж астатняе гуртуецца ў руках кааператыві і дзяржавы. Рабочыя у прыватнай прамысловасьці заняты толькі ўсяго 3 проц. агульнае колькасьці рабочых. Пачынаючы з 1923-24 году, мы аднаўляем нашу прамысловасьць ва ўсёўзрастаючым тэмпе. Калі ўзяць валавую прадукцыю цэнзавай прамысловасьці ў 1923-24 г. за 100, то для 1924-25 г. атрымаем 134, а для 1925-26 г. 207 проц. Такім чынам, валавая прадукцыя цэнзавай прамысловасьці за тры гады больш чымся ў два разы павялічылася. Лік рабочых ўзрос за гэты-ж перыяд часу таксама амаль што ў два разы. Уключаючы прадпрыемствы Гомельшчыны, валавая прадукцыя цэнзавай прамысловасьці ў 1925-26 г. ацэньвалася ў 117 млн. чырв. руб., а лік рабочых занятых у ёй, звыш 31 тыс., ня лічычы транспарту і дробных прамысловых прадпрыемстваў, у якіх заняты найменьшая праца. Калі нам удацца ажыццэвіць намераныя намі праграмы, то ў 1926-27 годзе валавая прадукцыя дзяржаўна-прамысловасьці ўзрасьце на 24 проц., а лік рабочых—на 6-7 проц. Умацаваньне нашае прамысловасьці і разьвіцьцё яе за гэтыя гады характарызуецца таксама ростам прыбыткаў. У 1923-24 г. мы ня мелі ніякага прыбытку, у 1924-25 г. прыбытак дасягнуў 4 млн. руб., а ў 1925-26 г. ўжо 8 млн. руб. (бяз Гомельшчыны). Капітальныя ўклады ў нашу прамысловасьць характарызуюцца наступнымі данымі. У 1923-24 г. мы мелі магчымасьць улажыць 1.350 тысяч руб., у 1924-25 г.—2 млн. руб., у 1925-26 г.—4.300 тысяч руб. У 1926-27 г. мы маем улажыць (разам з Гомельшчынай) да 8-9 млн. руб.

Далейшае прамысловае разьвіцьцё і далейшае будаўніцтва ў нашай прамысловасьці залежаць, галоўным чынам, ад разьмераў затрат на капітальнае будаўніцтва, бо налічны асноўны капітал нашае прамысловасьці выкарыстаны, і цяпер неабходна выдаць сродкі на будаўніцтва новых фабрык і заводз, а таксама і падтрымліваць

тыя прадпрыемствы, якія цяпер маюцца ў Беларусі.

Апроч гэтага, нам неабходна дапамога Саюзу ССР у справе стварэння энергетычнай базы, развіцця буйнага электрабудуўніцтва. Намі ўжо пагаджалася пачаць аб будове раённай электрычнай станцыі на Асінаўскіх балотах, каля Воршы. Мы думам, што і геаграфічнае становішча і запасы апалу (торф) больш чым на 100 гадоў гавораць за неабходнасць пабудовы раённай электрастанцыі. У 1920 годзе, калі складаліся пляны электрыфікацыі Саюзу ССР, Беларусь была акупавана, і таму яна ў гэты перыяд не ўвайшла. Неабходна, каб гэты недахоп у плане электрыфікацыі Саюзу ССР быў цяпер выпраўлены. Станоўчае вырашэнне пытання аб пабудове раённай электрастанцыі будзе мець вялікае значэнне для Савецкай Беларусі. У народнай гаспадарцы Мінскай, Аршанскай і Віцебскай акруг, якія з'яўляюцца пераважна прамісловымі, Асінаўская электрастанцыя зробіць карэную рэканструкцыю. Пры выдачы на гэты справу прыкладна каля 17 млн. руб. злівават-гадзіна энергіі нам будзе каштаваць 4 з пол. кап., у той час, як злівават-гадзіна любой станцыі нам зараз каштуе звыш 15 кап.

Ана, што будова раённай электрычнай станцыі ў поўнай меры эканамічна метаэгодна, і яна дазволіць вялікі пштырхач новаму прамісловому будаўніцтву ў Беларусі.

Саматужніцкія промыслы.

Калі я казаў аб нацыянальнай палітыцы, я значаў, што, умацоўваючы нашы саматужніцкія промыслы, мы адначасова з гэтым палітычым эканамічнае становішча нашых мястэчак. Цяпер саматужніцка ў БССР да 45.000 чалавек. Саматужніцкія промыслы былі развіты ў Беларусі вельмі вянча і ў мінулыя: кавальскі, па вырабу абубца, начыныя і г. п. вытворчасці былі і застанюцца чыста-саматужніцкімі. Дзякуючы эканамічнаму ўплыву, мы стварылі ўмовы для развіцця саматужніцкіх промыслаў. Шляхам падатковай палітыкі, рэгулявання крытды, дастаўкі сыраў саматужніцка і г. д. мы стварылі такія ўмовы, пры якіх саматужніцкія промыслы пачынаюць шырока развівацца. У леташнім годзе для арганізацыйна-прадпрыемствы саматужніцкіх промыслаў і арганізацый іх мы стварылі саматужніцка-прамысловы саюз, перад якім паставілі задачу аднаўлення ў плавнам парадку саматужніцкай прамісловасці Беларусі і там самым палітычна і змякчонай беспрацоўі. Пры захаванні гэтых умоў саматужніцкія промыслы будуць развівацца і далей.

Становішча рабочае клясы.

Пасля таго, як мы разгледзілі працу ў галіне нацыянальнае палітыкі, у галіне развіцця прамісловасці, а таксама ў справе звышчыньня таго крызісу, які перажывала гаспадарка Беларусі, з прычыны войнаў і акупацыі, дазваляе перайсці да другой часткі дакладу, да становішча рабочае клясы.

Колькасца рабочая кляса Беларусі вырастае з году ў год, умацоўваецца таксама і яе кіруючая роля ў савецкім будаўніцтве на ўсіх галінах. Гэта асабліва важна ў нашых умовах, бо БССР з'яўляецца пераважна слянянскай краінай. З агульнае колькасці насельніцтва (5 млн. чалавек) асоб наймае працы да паўмільёна. Наша задача ў далейшым—яшчэ больш умацаваць рабочую клясу, яшчэ больш умацніць яе кіруючую ролю ў нашым савецкім будаўніцтве.

Эканамічны рост ня мог ня выявіцца і на палепшанні матэрыяльнага становішча рабочых; заробатная плата ў сучасны момант у рэальным вылічэнні аднакова з даваеннай, у шэрагу галін—вышэй даваеннага ўзроўня. Гэта, вразумела, з'яўляецца таксама адным з важнейшых дасягненняў у нашым агульным будаўніцтве.

Кваторнае пытанне.

Востра стаіць кваторнае пытанне, якое вельмі цяжка адбываецца на жыцці рабочае клясы, у асаблівасці ў гарадох.

У выніку разбурэнняў і пажараў, якія ўчыніла беларуская армія, мы маем вельмі зменшаную кваторную плошчу. Трэба было аднаўляць разбурэнне. Да сённяшняга дня на галоўных гарадох Беларусі ўсё тое, што было разбурана, адноўлена. Але ў звышзлуч з прыростам насельніцтва, павялічэннем гарадскога насельніцтва, а таксама і з прычыны згуртавання насельніцтва ў гарадох у мінулым, рабочыя перажываюць вельмі востры кваторны крызіс. Да гэтага перыяду мы не маглі зрабіць усё, што было неабходна. У рабочых кваторах на сямі з 5-6 чалавек у сярэднім прыходзіцца 6-7 кв. саж. пры чым 70 проц. кватор патрабуюць рамонт. Да 30 проц. рабочых жыюць у кепскіх, віяготных, паўнадавальных памешчаннях.

Мы в вожным годзе усё больш і больш па-

вядліваем выдаткі на кваторнае будаўніцтва. У мінулым годзе мы выдалі прыкладна да 8 млн. руб. Нам-жа неабходна для таго, каб хоць трохі палепшыць кваторнае пытанне ня менш 20-22 млн. руб. што год, г. зн. у тры разы больш таго, што мы маем магчымасць трыццаці на новае кваторнае будаўніцтва, і на аднаўленне разбураных кватор.

Другое пытанне, якое ня можа не адбывацца на становішчы працоўных, з'яўляецца беспрацоўе. Ня гледзячы на развіццё прамісловасці, яна ня можа задавоціць усю рабочую сілу, і ў нас зараз маецца да 35 тысяч беспрацоўных, зарэгістраваных на біржах працы. Сярод беспрацоўных шмат жанчын. Перенаселенасць вёсаў і мястэчак не дае нам гарантыі ў тым, што беспрацоўе будзе хутка скарачацца. У вырашэнні праблемы беспрацоўі пуньт гледаць на Наркампрады ССР часта з'яўляецца, па нашай думцы, непрадзейна: еродзі на барацьбу з беспрацоўем накіроўваюцца ім пераважна ў прамісловыя раённы, раённы-ж з вялікімі аграрным перанасельніцтвам забываюцца. Гэты пуньт гледаць навін змяніцца.

Сельская гаспадарка.

Пераходжу да сельскай гаспадаркі Беларусі. Да гэтага часу нашай галоўнай задачай у сельскай гаспадарцы было яе аднаўленне пасля разбурэнняў грамадзянскай вайны і акупацыі. У даны момант мы маем адноўленую пасеўную плошчу, дасяглі сярэдняй даваеннай ўраджайнасці, развілі тэхнічныя культуры да даваеннага ўзроўня. У жывёлаводстве, за выключэннем свінаводства, мы перасягнулі нават даваенны ўзровень.

Разам з аднаўленнем сельскай гаспадаркі, нашай задачай з'яўляецца ўзмацненне пачуць яшчэ назаўважна слабый таварнасьць сельскай гаспадаркі. Нізкая таварнасьць сельскай гаспадаркі адбываецца і без таго на нізкіх разьмерах нацыянальнага прыбытку Беларусі, адной адбываецца на становішчы нашага сляянства. З гэтай прычыны павялічэнне таварнасьці, развіцця ў такіх разьмерах працавых культур, каб завяць лішкі свабоднай рабочай сілы ў вёсцы, правядзненне мерапрыемстваў, якіх будучы забясьпечваць рост сельскай гаспадаркі і павялічэнне нацыянальнага прыбытку—з'яўляецца нашымі бліжэйшымі задачкамі.

Аграрнае перанасельненне Беларусі не магло не адбывацца на земляробчых селяні. У сярэднім на слянянскі двор прыпадае 8 з паловай дзесяці, усё зямлі, на душу—да паўтары дзесяці, у той час, як на РСФСР на адзін слянянскі двор прыпадае ў сярэднім 12 дзесяці, па СССР—да 7 дзесяці. Наша законодаўства на сярэднюю слянянскую сям'ю ў 6 душ вызначыла спажывучую норму ў 11 з паловай дзесяці. Значыць, нават да гэтай нормы не хапае 3 дзесяці на двор. За час рэвалюцыі сляянства атрымала звыш 1 міль. дзесяціч быўш. абшарніцкай зямлі, якая да рэвалюцыі складала каля 50 проц. усё плошчы (з лесам), а таксама частку паліўкі зямель, вучасткі зямлі з пад лесу. За мінулыя два гады ў дадатак да фонду, атрыманага сляянствам у разьмеры звыш 1 міль. дзесяці, за гады рэвалюцыі, мы далазілі беднагу асобнага фонду ў разьмеры да паўмільёна дзесяціч. Аднак, зямельны недахват мы ўсё-ж яшчэ адчуваем.

Асноўнай нашай задачай у павялічэнні зямельных норм для беднага з'яўляецца выкарыстанне нявыгадных зямель праз мелярацыю. Беларусь, якая мае да 45 проц. забалочаных абшараў, натуральна, можа шляхам развіцця мелярацыі ў бліжэйшыя 15 год гэтыя балоты ператварыць у добрыя сенажаці і пашні і перадаць іх сляянству.

За мінулыя гады ў БССР асудана каля 30 т. дзесяціч балот. Мы распачалі мелярацыйныя працы гады два-тры таму назад, бо да гэтага часу для ажыццяўлення іх ня было ні магчымасці ні сродкаў.

Мелярацыя Беларусі, па нашай думцы, з'яўляецца агульнасаюзнай задачай. Для гэтага патрэбна спецыяльная пастааова сесіі, бо гэта мерапрыемства з'яўляецца адным з сродкаў ліквідацыі зямельнага годладу, забясьпечанні зямель беднага.

Другім мерапрыемствам у справе недахватку зямлі павінна быць пашырэнне работ па перанаселенню з раёнаў Беларусі ў круглі мястэчкі Саюзу—Сібір, Далёкі Усход і інш.

Разам з узыццямем інтэнасіфікацыі сельскай гаспадаркі трэба паставіць і кааперацыйнае ў галіне збыту с.-г. прадуктаў і забясьпечанна сродкамі вытворчасці. Кааперацыя ў Беларусі як спажывецкая, так і сельска-гаспадарчал да рэвалюцыі я мела нізкага развіцця. На сённяшні дзень мы маем да 26 проц. каапераных слянянскіх гаспадарак. Мы лічым, што ў бліжэйшым год можна будзе каапераваць да 40 пр. слянянскіх гаспадарак.

Асаблівую ўвагу мы звяртаем на развіццё малочнай кааперацыі. Нядаўна мы паставілі было выдзіць малочную кааперацыю ў самастойную сістэму дзеля таго, каб дапамагаць павялічэнню таварнай часткі с.-г. пра-

дукцыі шляхам развіцця жывёлаводства, якаскага яго палепшання і шляхам апрацоўкі прадуктаў жывёлаводства. Пры большым значэнні жывёлаводства ў гаспадарцы БССР, больш высокім, чым у іншых раёнах Саюзу ССР, развіццё малочнай кааперацыі з'яўляецца справай надзвычайнай важнасьці.

Разам з гэтым трэба звярнуць адпаведную ўвагу на арганізацыю рынку па продажы прадуктаў жывёлаводства. Значэнне гэтага рынку для Беларусі надзвычайна вялікае. Калі ў мінулым годзе хлебныя загатоўкі Беларусі складалі 4 міль. цук., дыя у гэтым жа годзе слянянскія гаспадарка вывінула на рынак прадуктаў жывёлаводства на 55 міль. руб., г. зн. таварнасьць жывёлаводства прыкладна ў 12 разоў перавышае таварнасьць іншых галін сельскай гаспадаркі.

Мы думам, што ўсе гэтыя мерапрыемствы пры дапамозе Савецкага Саюзу нам у бліжэйшыя гады ўдасца правесці і дабіцца яшчэ большых вынікаў.

Другім фактарам, дапамагаючым каапераваць слянянскія гаспадаркі, арганізуючым сельскую гаспадарку і ўпарадкаваць узаемаадносіны ў вёсцы, беспспрэчна, з'яўляецца земліпарадкаванне, ад якога часта залежыць і ітэнасіўнасць слянянскіх гаспадаркі. І таму мы пытаннем земліпарадкавання надаём немалое значэнне. За гэтыя гады намі ўпарадкавана да 20 проц. зямель сельска-гаспадарчага прызначэння, у той час, як царская ўлада да рэвалюцыі правяла земліпарадкаванне толькі на 10 проц. Такім чынам, мы маем прыкладна на 30 проц. земліпарадкаваную плошчу. Мы думам, што 70 проц. не земліпарадкаванай яшчэ плошчы мы ў працягу бліжэйшых 7 год зможам земліпарадкаваць. У нашай працы мы наткаемся на адуццасць, або недахват земліпарадкачыкаў. Сельска-гаспадарчая акадэмія, якая выхавала і падрыхтоўвае кадры новых земліпарадкачыкаў, аграромаў і г. д., дагэтуль ня можа задавоціць гэта зыўшча ня толькі беларускае, але і агульнасаюзнае) поунт на земліпарадкаванне з боку сляянства.

Вялікае і складанае пытанне, міма якога, гаворачы аб сельскай гаспадарцы, нягэ нельга праісці, гэта—пытанне аб лесе. У бюджэт бігучага году залічана 21 міль. руб. ляснога прыбытку, г. зн. у тры разы больш, чым сельска-гаспадарчага падатку на ўсёй нашай рэспубліцы. Пры такім становішчы роля лесу становіцца зусім вразумелай. Да гэтага часу мы не звярталі адпаведнай увагі на лесавыкарыстанне і лесавысплатацыю. У бліжэйшыя гады, па нашаму пад'ядовому сельска-гаспадарчаму пляну намечан цэлы шэраг мерапрыемстваў, накіраваных перш на ўсё да спынальнай бяссыстэмнай высплатацыі лесу.

Мы перадалі сляянству лясны мясцовага значэння, але гэтага мала для забеспячання патрэб у апале. У некаторых акругах, у прыватнасці ў Віцебскай і Студжай, стварылася такое становішча, што сляняне, калі прыяджаюць у вёску на сход, больш ні аб чым не гавораць, як толькі аб забясьпечанні іх апалам. Нельга гутарыць зімой з селянінам, у якога няпалаеная хата, нельга весці агульнай культурнай працы, калі школы, больніцы і г. д. маюць мала апалу.

Выходам з гэтага становішча можа быць толькі развіццё збытку торфу. Я ўжо казаў, што мы маем вялікія запасы торфу. На нашай бліжэйшай выстаўцы, якую вы заўседы можаце наведваць, ёсьць карта, дзе паказаны балотныя масыны. Вы ўбачыце, што наша карта яшчэ больш зарысавана, чым карта электрыфікацыйных прац т. Крэйжагоўскага. Задача торфазабывання паўстае перад намі ва ўвесь рост. Мы ў сабе проста і адкрыта злудзілі, і ў першую чаргу нашым таварышам-камуністам: «Снідайце боты і ідайце босыя па балотце перадазе сляянства. Навучыце яго ўсімі сіламі і сродкамі здабываць торф, які ёсьць у нашым распараджэнні».

Усе гэтыя агульныя мерапрыемствы, на якіх каротка спыніўся, жо зацьверджаны нашым урадам. Зараз мы лічым патрэбным завяць тут аб неабходнасці ўхвалення гэтых плянаў законодаўчымі і ўрадавымі органамі Саюзу.

Гандаль.

Зварот нашага гандлю характарызуецца наступным ростам: у 1923-24 годзе мы мелі зварот у 147 міль. руб., у 1924-25 г.—249 міль. руб., у 1925-26 г.—371 міль. руб. Зварот павялічваецца, такім чынам, паралельна з аднаўленьнем гаспадаркі і палепшаннем жыцця працоўных мас.

Калі паглядзець, хто з'яўляецца ўдзельнікам у гандлёвым звароце, то мы ўбачым, як з году ў год выцскаецца прыватнік дзяржгандлем і кааперацыяй.

У ўмовах Беларусі барацьба з прыватнікам надзвычайна цяжкая: колькасць прыватнікаў у нас вялікая, але здавальняюцца яны навадчайна малым; у нас можна знайсці крамкі, дзе на рубель талару, а ў справе прымае ўдзел уся сям'я. Умовы цяжкія, гэтыя ўмовы за-

сталіся нам у спадчыну ад царскага ладз. Усё-ж, ня гледзячы на цяжкісць барадбы з прыватнікам, мы выцскаем яго. У 1923-24 годзе дзяржаўны гандаль у агульным звароце меў 29 проц., кааперацыя—25 проц., прыватнік—45 проц. У 1925-26 г. дзяржгандаль—34 проц., кааперацыя—38 пр., прыватнік—27 проц. Такім чынам, мы можам каастатаваць зьмяншэнне долі прыватніка ў агульным гандлёвым звароце амаль у два разы.

Цяпер аб ролі прыватніка ў аптовым і розьнічным звароце. Вразумела, у розьніцы прыватнік грае большую ролю, чым у апце. Тым ня менш і ў розьнічным гандлі ўдзел прыватніка зьніжаецца: у 1923-24 г.—70 проц., у 1924-25 г.—52 проц., у 1925-26 г.—45 проц. Але ўсё-ж удзел прыватніка ў розьніцы вялікі. Неабходны большы абхват спажывца кааперацыяй, каб яшчэ больш пашырыць не ўплыў і гэтым мацней ушыльваць на звышчэнне цені.

Што-ж датычыцца звышчэння цені, то, па матэрыялах Наркамгандлю, наша рэспубліка дасягла параўнаўча станоўчых вынікаў. Але гэта, вразумела, ня значыць, што мы павінны гэтым здавальняцца. Зроблена ўсё-ж надзвычайна мала, і ў гэтай галіне нам прадстаіць яшчэ большая праца—сумесна са ўсім Саюзам змагацца за звышчэнне цені больш эвергійнымі, чым да гэтага часу, мерамі і сродкамі. Пасколькі БССР з'яўляецца рэспублікай, суцэльнай з капіталістычным дзяржавамі, натуральна, што ў нас ёсьць яшчэ такое зло, як кадрабандя. Яна ня грае ў нашым звароце амаль ніякай ролі, але дапамагае ў распусьце слянянскаму насельніцтву ў прыгранічнай паласе. Хоць мы цяпер зьявляем вострую кантрабанду, быўшай раней пры недахопе тавараў на рынку, але лічым, што ў дадатак да тых мер, якіх мы ўжываем, трэба ў агульнасаюзным парадку прымаць меры барадбы з кантрабандай і звышчаць яе шляхам больш значага, чым да гэтага часу, завозу прамтавараў, асабліва тых, у якіх адчуваецца востры недахоп у пагранічнай паласе.

Развіццё прамісловасці, у асаблівасці развіццё сельскай гаспадаркі, развіццё гандлю цесна зьявляюцца з крадытаваннем гэтых галін. Мы, па нашых кредитных плянах, у першую чаргу здавальняем прамісловасць і сельскую гаспадарку. У кароткатэрміновых крадытах цяпер жо не адуцаецца той вострай патрэбы, якая была раней. У гэтых адносінах мы ядаволены цалкам. Горш стаіць справа з доўгатэрміновымі крадытамі для цэлага шэрагу каронных мерапрыемстваў, як у галіне сельскай гаспадаркі, так і ў галіне прамісловасці. Асабліва востра стаіць пытанне в крадытаванне кваторнага будаўніцтва.

Заадно неабходна патаваньні карыстаньне крадытам шляхам рэарганізацыі кредитнай сыстэмы. Мы лічым магчымым зачыніць цэлы шэраг кредитных устаноў: зусім выстарчаюча будзе сыстэма сельска-гаспадарчага крадыту і камунальнага банку з дзяржбанкам на чале, якому, неабходна прыдаць рэгулюючы, накіроўваючыя функцыі ў адносінах да іншых банкаў.

Далейшае развіццё сельскай гаспадаркі, умацненне сувязі гараду з вёскай праз тавараварот, развіццё культуры залежаць таксама і ад дарожнага будаўніцтва.

Калі ў нас адступаючыя польскія арміі ў 1920 г. спалілі масты, разбурылі дарогі, тэа да сёньняшняга дня пры дапамозе самога сляянства шэрагам дзяржаўных мерапрыемстваў мы аднавілі нашы шляхі. Разбурэнне шляхаў прыпынена, і мы прыступаем да капітальнага шляхавага будаўніцтва.

Наша становішча ў СССР прыдае нашым шляхам зносіны яшчэ больш важную палітычную ролю і лягтае нам неабходнасьць зьвярнуць на шляхавую справу яшчэ больш увагі, чым да гэтага часу.

Мы маем спецыяльныя плацігавыя пляны шляхавага будаўніцтва. У апошні час наша шляхавае будаўніцтва фінансавалася ў рамках вемечаных плацігавых плянаў. Плян гэты з'яўляецца рэальным, і мы думам, што ў бліжэйшае плацігоддзе нам ўдасца поўнасьцю прывесці ў парадак масты і шляхі мясцовага значэння. Шляхавае будаўніцтва павінна ўзмацніцца асабліва ў сувязі з тым, што сумесна з намі капіталістычная рэспубліка пачынае цяпер умоцнена будаваць масты і дарогі (праўда, ня тыя, якіх патрэбны тамтэйшаму сляянству, а тыя якія будуць неабходны капіталістычнаму зьезу ў вайне з нам). Пры такім становішчы спраў мы павінны на шляхавае будаўніцтва звярнуць асаблівую ўвагу. Побач з тым у нас набывае таксама вялікае значэнне і водны транспарт, асабліва цяпер, пасля дамування да БССР Гомельскага і Рачыцкага павястаў. Наш водны транспарт і становішча нашых водных шляхаў маюць вартасць і для іншых рэспублік, у тым зліку і для Украіны, бо калі мы цяпер пачынаем агульнымі сіламі будаваць «Дняпрострой», то неабходна ўраўнаваць тыя асаўныя водныя артерны, якіх суаду-

харчавец «Днепрострой», я кажу аб прытоках Дняпра—Барзісе, Сожы, Прыпяці і інш.

З нашага пункту гледжання далейшае чыгуначнае будаўніцтва ў БССР мае палітычнае значэнне. З пункту гледжання Наркамшляху, гэта—сваібога сорту роскаш. Мы лічым, напрыклад, неабходна пабудавальваць вакзал у г. Менску замест барака, які там ёсць. Ранейшы вакзал быў спалены польскімі войскамі ў 1920 г. Мы лічым гэта як роскашышу, а неабходнасьцю эканамічнага і палітычнага парадку, бо аднаўленьне менскага вакзалу звязана з агульнай аднаўленчай працай у БССР. Агульнае разбудаванне не маглі не адбіцца і на ўсёй камунальнай гаспадарцы, больш усяго паўднёвай пачат з прамысловасцю ад імперыялістычнай і грамадзянскай войнаў, ад польскіх войскаў, які адступілі ў 1920 г. Нам неабходна ўзмацніць увагу да кватэрнага будаўніцтва і будаўніцтва гарадзкіх электрастанцый. Трэба таксама ліквідаваць процісаветарыю ў гарадох Беларусі.

Бюджэт.

Навоцт бюджэту мы можам адзначыць вельмі здзіўляющую працу ў галіне адшуквання прыбыткаў. Рост прыбыткаў, якія зборваюцца на тэрыторыі Беларусі, за гэтыя гады быў такі (буду пераказваць лічбы бліз Гомельшчыны): у 1923-24 г. мы мелі 22 мільёны рублёў прыбытку, у 1924-25 г.—41 мільён, у 1925-26 г. 65 мільёнаў і ў 1926-27 г. мяржунецца 71 мільён. У гэтыя лічбы не ўваходзяць пазыкі ў банках і тэрбовы збор у 1926-27 г. У асноўным прыбыткі растуць ад вялікага росту прыбытковасці лясоў, прамысловасці і іншай гаспадаркі. Беларускай буржуазна-нацыяналістычнай элементу, якія эмігравалі за мяжу, кажуць, што для Беларусі навагодна ўваходзіць у Савецкі Саюз. Не абмяркоўваючы гэтага пытання з пункту гледжання класовай палітыкі (аб чым я варотка кажу ў ванды дакладу), я павінен сказаць, што нават з пункту гледжання буржуазнага эканаміста, Беларусь неспрадзана зацікаўлена ў Саюзе ССР; мы мелі і маем вялікую дапамогу ад цэнтру на парыццё нашэрага бюджэтнага дэфіцыту, а таксама крэдытаў, выддзёных на аднаўленьне гаспадаркі Беларусі. Толькі нашы супольныя з Саюзам патугі далі нам магчымасць вагаць раны, якія

былі зроблены народнай гаспадарцы капіталістычным панаваннем, войнамі і акупацыяй.

Каб не затрымаваць вашае увагі, я вч блуду пераказваць усёх даных на пытанні аб выдатках сродкаў. Зазначу толькі, што ў 1923-24 г. мы не маглі даць ні капэйкі на прамысловасць і электрыфікацыю; у 1924-25 г. з агульнай сумы бюджэту мы вылучылі 2 проц.; у 1926-27 г.—ужо 10 процантаў.

На сельскую і лясную гаспадарку ў 1923-24 г. мы вылучылі 6 проц., у 1924-25 г.—12 проц., а ў 1926-27 г.—18 процантаў. На народную асвету ў 1924-25 г. мы далі 27 проц., а ў 1926-27 г.—28 проц. На адміністрацыйна-гаспадарчыя ўстанавы і іншыя падобныя выдаткі зараз мы традзім 19 проц. бюджэту замест ранейшых 46-ці проц.

Такім чынам вы бачыце, што наш бюджэт з году ў год усё больш і больш накіроўвае сродкі на вытворчыя патрэбы, на ахову здароўя і інш. і усё менш і менш традзіць на адміністрацыйныя выдаткі.

Наш дзяржаўны бюджэт бліз Гомельшчыны зьяўляецца такім: у 1925-26 г. наш бюджэт быў вызначан у суме 42 мільёны рублёў, на 1926-27 г. намі намляецца 53 мільёна рублёў. Апроч зваротных сум дзяржаўны і мясцовы бюджэты Беларусі з Гомельшчынаю вызначаецца на 1926-27 г. у 76 міль. руб. Трэба зазначыць, што ў 1925-26 г. мы мелі дэфіцыт у 27 проц. У сёлетнім бюджэтным годзе мы лічым, што БССР будзе адзінаю бездэфіцытнаю рэспублікаю ва ўсім Саюзе ССР, бо калі сённяшні ўсё ёсць, згодна даных бюджэтнае камісіі, у РСФСР невяторы плюс, дык у тым выпадку, калі РСФСР перадаць выдаткі на Гомельшчын і Рэчыцкім паведах, перададзёных у БССР, у бюджэце РСФСР будзе мінуць.

У сёлетнім бюджэтным годзе апарат Наркамфіну абышоўся з намі «бязбожна». З пункту гледжання барацьбы з рэлігіяй гэта можа і добра рэч, але з пункту гледжання барацьбы з беднасцю—зусім дрэнная. Пры 70 проц. росту прыбыткавай часткі нашага бюджэту мы ў выдатковай частцы маем прырост у 4-5 проц. у параўнанні з леташнім. Такое становішча маглі стварыцца толькі пры тым, што апарат Наркамфіну усё, што ён лічыў павыгодным у бюджэце Беларусі, абраваў.

Культурнае будаўніцтва.

Не звязваючы на выкананую намі вялікую працу, не звязваючы на ўладд вялікіх сродкаў у культурнае будаўніцтва, асабліва на нашы рэальныя школьныя сеткі, мы усё-ж такі ня можам лічыць не здзіўляючай. Становішча такае: у 1914 годзе лік дзяцей узростам ад 8 да 12 гадоў, ахвачаных школьнаю сеткаю, склаў даў 44 проц., у 1927 г. гэты працент дасягае 70. Гэта ўжо вялікае культурнае дасягненне, за якое працоўныя дзякавалі абавязаны савецкай уладай.

Мы склаці дзесяцігадовы плян усеагульнага навучання. Мы спадзяёмся ашындзіць у 1934 г. усеагульнае навучанне, але для гэтага патрэбны надзвычайна вялікія сродкі на нашым абхвале. Неабходна з нашага бюджэту на гэту справу ватраціць блізка 60 мільёнаў руб. Як відаць, патрэбна спецыяльная дапамога з боку Саюзу для зніжэння влісьмёнасці, для ажыццдзлення пляну ўсеагульнага навучання.

Далей, за гады рэвалюцыі мы стварылі некалькі вышэйшых навучальных устаноў. Да рэвалюцыі на Беларусі ня было вышэйшых навучальных устаноў і тэхнікумаў. Мы пабудавалі цалую сетку тэхнікумаў і ВНУ (вышэйшых навучальных устаноў). У нас ёсць дзяржаўны ўніверсітет, сельска-гаспадарчая акадэмія, вятэрэнарына інстытут, камуністычны ўніверсітет—шэраг вышэйшых школ, якія дапамогуць нам запоўніць няхватку ў інтэлігенцыі і тым самым ўзмацніць нашу культурную працу.

Хачу асобна спыніцца на становішчы беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, які зьяўляецца вялікім рэвалюцыйна-адукацыйным фактарам ва ўсёй нашай працы, бо ў ім навучаюцца ня толькі беларускія рабочыя, але і закардоньнікі. СНК СССР ўжо сёлета адобрыў публікову спецыяльнага памяшкання для беларускага ўніверсітэту і асыгнаваў спецыяльныя сродкі на яго будаўніцтва. Мы лічым, што неабходна даць на гэта сродкі ў такім размеры, каб забяспычыць публікову памяшкання ўніверсітэту сёлета. Мы лічым, што гэта павінна быць адназначна спецыяльна ў пастанове на гэтым дакладзе.

У апошні час для вивучэння і адшукання шляхоў аднаўлення сельскай гаспадаркі на аснове навуковых дасягненняў мы адчынілі інстытут сельскай гаспадаркі імя Левіна.

У галіне культурнага будаўніцтва я павінен адзначыць таксама адзін важны факт, можна назначыць з пункту гледжання Саюзу ССР, але влікі з пункту гледжання влікамі прыгечанага народу. Калі раней ня было ніводнага беларускага театру, дык зараз мы маем два беларускія дзяржаўныя театры, створа

рамы на савецкіх сродкі. Артысты беларускіх дзяржаўных театраў таксама, як і дурэйскага, навучаліся ў лепшых спецыялістаў у Маскве. Такім парадкам, і ў галіне мастацтва зроблен влікі крок наперад. У галіне выдання кніг, газет і інш. на беларускай мове да рознаціці мы нічога ня мелі.

Зараз у нас ёсць беларускія кніжні, палітычныя навуковае і тэхнікума, ВНУ і пачатковыя школы. Мы выдаём зараз у 15 разоў больш літаратуры, чымся ў 1921—22 годзе.

Беларуская інтэлігенцыя шчыльна падшыла да савецкай улады і да яе працы.

Тав. Чубар казаў, што «украінскі ўрад» лік-

відаваўся заганіцаю. Тое самое можама спаваць і мы: беларускі «народны ўрад», які знаходзіцца заганіцаю, ліквідаваў сам на сабе, адацшы нам пачаткі і ровныя жывыя пшанкі. Інтэлігенцыя перайшла на службу ў савецкія ўстанавы.

Зразумела, мы ня можам сабе васававаць

тым, што ў нас усё добра. Мы добра разумеем, што ў нас, як і ў іншых рэспубліках, ёсць адзіны, які не хацеў б бачыць дыктатуры пралетарыяту і савецкае ўладд на Беларусі, хацеў б мець зьвяз не з Масквою, не з Савецкім Саюзам, а з капіталістычнаю Польшчаю. Але гэты адзіны ня маець ніякага ўплыву.

Савецкае будаўніцтва.

Самае поўнае падтрыманне мы маем сярод шырокай мас сялянства. У апошнія гады мы разгарнулі надзвычайна вялікую працу ў галіне савецкага будаўніцтва. Гэта праца дала значныя вынікі, асабліва пасля тэрытарыяльнага ўбудавання і павышэння правау сельсаветаў, мясцавых саветаў, раённых выканкомаў, гарадзкіх саветаў. Зразумела, тут ёсць цалы шэраг недахопаў, і іншы раз наглядаецца пажменшанне ініцыятывы мясцовых саветаў там, дзе гэта ня треба.

Ёсць яшчэ, зразумела, і элементы бюракратызму. З гэтым треба амагладна, асабліва злучычы на ўвазе нявукутурнасьць нашага насельніцтва, акая засталася ў спадчыну ад царызму.

Але тыя меры, якія мы прымаем, тое шырокае падтрыманне з боку працоўных мас, якое мы маем, гарантуюць, што шляхам далейшага ўцывальнення ў савецкае будаўніцтва шырокіх мас рабочых і сялян мы і ўперад будзем паспяхоўна разьвіваць нашу палітычную працу па замацаваньні дыктатуры пралетарыяту ў Савецкай Беларусі.

Апошнія пераможы саветаў паказалі, што сялянства Беларусі ў выніку нашае палітыкі

адносіцца добра да савецкай улады. Не звязваючы на ўсе вышэйшы буржуазныя элемэнтаў, на праваходна, якая іні ўжываецца, палітычныя вынікі пераможы влікімі. Гэта напярэдае перамога сярэдняе і беднякоу у барацьбе з кулакамі на перавыбарках, рост давер'я да партыі, да вэраможнаму, рост процэнтну абраных у сельскай саветаў камуністаў (калі ў мінулым годзе было 8 проц. камуністаў, то зараз 10,6 проц., камсамольцаў было 9,5, а ў гэтым годзе звыш 10 проц.). Гэтыя вынікі гавораць самі за сабе, яны характарызуюць рост давер'я і дорава адносіны сялянства да савецкай улады.

Праўда, у наўдасці зьявіліся процэнтну жывчын (з 8 проц. у мінулым годзе да 7 проц. у сучасным). Нам треба будзе ў далейшым павысць працу, акая-б на справе дапамагла-б жывчым выліць сабе ў гэтай працы. Мы думам, што калі-б выбары адбыліся ў іншы перыяд году, палітычныя вынікі былі-б лепшымі. З нашага пункту гледжання, самы лепшы перыяд гэта—ранейшае лета і восень, па скажоньні сельска-гаспадарчай працы. Гэта пытаньне асяўляецца пытаньнем вялікай палітычнай вартасці, яго неабходна ў далейшым ўважыць пры назначэнні тэрмінаў выбарнай кампаніі.

Увага Чырвонай арміі.

Адначышны ролю Беларусі ў агульнасаюзнай працы, у працы па кіраваньню ўсім Савецкім Саюзам, дакладчыні спыняецца, на ролю Чырвонай арміі ў Савецкай Беларусі.

Палітыка, акая праводзіцца буржуазяй і ле дыпламатыяй, правакацыя ў адносінах да Савецкага Саюзу, прыгечаньне нацыянальнасці за мяжою, узмошчаныя размовы ў буржуазных дзяржавах аб адліньстве інтэрэсаў Беларусі, Украіны і Польшчы, удзел асоб, правадзчых гэтыя іды, у палітычным жыцці суседніх капіталістычных дзяржаў прымушаюць нас звяртаць увагу Чырвонай арміі,—гаворыць дакладчыні. Мы павінны і ўперад наўцыхна праводзіць палітыку міру, бо мы зацікаўлены на ўмацаваньні нашае гаспадаркі, у элічэньні раян, павесеных войнамі, мы павінны разьвіваць нашу культуру, нашу гаспадарку, але роўназалежна неабходна павылічыць нашы клопаты аб Чырвонай арміі, павылічыць абароназдольнасць Савецкага Саюзу.

Мы робім усё магчымае для таго, каб накіраваць увагу ўсіх рабочых і сялян на патрэбы Чырвонай арміі. Асабліва гэта важна зараз, калі словы кіравнікоў лёсу капіталістычных дзяржаў пачынаюць зьяўляцца ў справах.

За рубжом ведаюць, што атрымалі беларускія сялянне за час рэвалюцыі палітычнае і эканамічнае вызваленьне, перадача больш мільёну дзесяцін зямлі ў непасрэднае ваўрыстаньне сялянства, магчымасць нацыянальна-культурнага разьвіцця. Гэтыя факты агуртоўваюць наваколі нас прапоўныя масы капіталістычных дзяржаў. Там, дзе раней знішчаліся аднамі культурнага разьвіцця, зараз адбываецца магучнае разьвіццё школ, тэхнікумаў, універсітэтаў і г.д. Мы шчыльна падыходзім да ўсеагульнага навучання і зніжэння влісьмёнасці, мы разьвіаем выдавецтва, ўцягваем у савецкае будаўніцтва усё большыя гупчы жыхарства. Усе нацыянальнасці на іх роднай мове могуць браць удзел у гэтым будаўніцтве. У нас няма варажасці між нацыянальнасцю, мы ажыаем верожасть прыраж, расейца і беларуса. Усе нацыянальнасці ўзельнічаюць у адражэньні нашае гаспадаркі. Замест расейскага астрого нарадаў—зараз панаваньне рабочых і сялян, якія праводзяць працу па сацыялістычнаму будаўніцтву. У гэтым наша магучнасць, лепшая напорука таго, што нікаля буржуазная сіла нас не перажыжа, што з дапамога Савецкага Саюзу мы ідём наперад на шляху сацыялістычнага будаўніцтва (воплескі).

Спрэчкі па дакладу тав. Адамовіча.

Прамова тав. Фаміна.

(РСФСР).

Я спыняюся на першай частцы вельмі цікавага дакладу беларускага ўраду. У першай частцы дакладу тав. Адамовіч казаў, што відзе ў сьвене ня можа быць пастаўлен такі даклад на абгавораньне ўраду. На якіх прычынах, гэта мы добра ведаем. Я мимагалі падаць гэты радзсыці, акой былі прасіакуты словы т. Адамовіча, калі ён гаварыў. Я хоць і не беларус, але мие ўласьціва гэта радзасць, якую павінен адчуваць кожны, хто вываліўся з-пад усіеку царызму. Мы чулі тў гісторыю мучэньнаў беларускага народу, і ў гэты момант я прыпомніў мучэньні і іншых нацый, у тым ліку і вялікадзяржаўнай нады—расейскай, акая была прыгечана царызмам ня менш, як і іншыя. Той жа сібун, які гуляў па сыніне беларусаў, быў знаём сялянам і Тамбоўскай і Саратаўскай губ. Тав. Адамовіч у сваім даклазе спыніўся на

польскай інтэрвэнцыі.

Ен даў ласкавы малюнак расстрапаў і зьдзекаў над беларускім народам з боку польскіх паноў. Тут да рачы будзе ўспомніць аб рыскай згодзе, пасля ўтварэньня акой здавалася, што мучэньныя беларусаў ужо канец. Так яно і вышля ў адносінах да тых беларусаў, якія засталіся ў савецкім краі. Але гэта частка беларускага насельніцтва, акая засталася за рубжом Савецкага Саюзу, знаходзіцца пад удіскам і пасля рыскае згоды. І я разумю боль і трывогу дакладчыка за лёс сваіх братоў, што знаходзяцца па-за межамі Савецкага Саюзу. Мы пглабона абураны зьверствамі і зьдзекамі над беларускім народам. І няхай наш годзе з гэтай трыбуны разьліцця па ўсім Саюзе і даяліцця да нашых зарубежных братоў, незалежна ад нацыянальнасці, якія жывуць яшчэ ў прыгечаньні.

Прамова тав. Фэлікса Кона.

(РСФСР).

Дарагія таварышы! Калі мы служалі даклад ураду Украіны, і сёння, калі служалі даклад беларускаму ўраду, кідалася ў вочы тое, што таварышы, якія будуць сваё жыццё на новых падставах, самі не заўважваюць таё вялікай працы, якую яны робяць.

Тав. Адамовіч, робячы даклад, прашоў міма характэрных момантаў з жыцьця беларускага краі. Я часта бываў у Беларусі і магу сунаставіць паасобныя моманты ае жыцця.

Успамінаю я той час, калі польскія паны распраўляліся з беларускімі сялянамі, калі сілажства было заахожана гэтымі рэпрэсіямі. По-

тым успамінаю час, калі палыкі былі вынінуты з тэрыторыі Беларусі. У гэты час сялянства хоць і супакоілася, але ўсё-ж яно не адчувала слабе яшчэ гаспадаром краі. Быў я ў Беларусі і ў апошні час. Я бачыў там ужо гаспадароў краі, якія прымаюць актыўны ўдзел у будаўніцтве новага жыцця.

Тав. Адамовіч параўнаваў становішча нацменьнасцяў у Польшчы са становішчам нацменьнасцяў у нашай Беларускай Савецкай рэспубліцы. Само сабою зразумела, што гэта—не вартулі для параўнанья. На мойму, треба быць параўнаць становішча польскага селяніна ў

нас сь становішчам польскага селяніна ў Польшчы. З гэтага параўнанья мы ўбачылі-б, што пралетарская культура куюцца толькі тут, а ня там, за рубжом.

Мы, таварышы, жывём у трывожны перыяд, калі вожны з нас, асабліва беларускі сялянн, знаходзяцца на суседзтву з капіталістычнай дзяржавай, можа чакаць нападу з боку свабго суседа. І, ня гледзічы на гэта, таварышы, мы павінны тут адначыць, што ў Беларусі сілажства прымае актыўны ўдзел у выбарах. Гэта, таварышы, вельмі паказальна.

І яшчэ паказальна, таварышы, тое, што зьезд прадстаўнікоў польскіх сялян, які адбыўся ў Беларусі, а таксама першы зьезд саветаў польскага раённу на Украіне зрабілі адну і тую-ж заляву. Яны заляві: «Наша бацькаўшчына тут, і мы будзем не адбудоўваць усё да апошняй кроплі крыві!» (Гучныя воплескі).

Прамова тав. Шурупавай.

(РСФСР).

Мис, як сялянны з даўкай Сібіры, прышлося даведцца аб тым, як мучыліся нашы браты-беларусы. І мис ўспомніліся мучэньні нашых сібіракоў. Страшна ўспомніць, што рабілі ў тыя дні гэтыя барбары. Яны забраці нашых мужоў на фронт, гвалтавалі нашых жанчын, але мы, сібіраны, далі ім добра адпор, і гэтакму прахвосту Калчаку далі столькі жару, што ён і па тым сьвене не забудзецца. У нас гады ня было стрэльбаў, але мы іх самі кавалі. Мы ўсе выступалі, як адзін, супроць гэтых чужадаў. І цынер, таварышы, мы ў Сібіры жывём добра. Мы больш не баімся гэтых барбараў.

Вось тут таварыш з Беларусі расказаў нам аб Польшчы, акая гошчыць на нас сваё зубы. Але

таварышы, як бы яна ні тачыла зубы, з гэтага нічога ня будзе, бо мы ўсе як адзін пойдзем на барацьбу, створым дружную сям'ю і адаб'ём напор ворага. Нам трэба жыць адной шчыльнай сям'ёй, працаваць не за страх, а за сумленне, і тады ні адна барбарская рука ня ўздымецца на нас. Мы хочам жыць мірна, але калі нас выклікаюць на вайну, дык мы яшчэ параўнаемся сіламі!

Прамова т. Воўкава.

(РФССР).

Усю дзейнасць беларускага ўраду я павінен ахарактарызаваць, як падвиг. Ведаючы, якую спадчыну яны атрымалі, у якіх умовах ім прышлось працаваць, інакш і нельга ахарактарызаваць іх працу і нельга патрабаваць больш таго, што зроблена ўрадам Беларусі.

Мне здаецца, што тут на сесіі мы павінны будзем вынесці пастанову адносна таго, каб дапамагчы Беларусі ў далейшым праводзіць сваю вялікую працу. Пі для кога не скарот, таварышы, што ў выпадку нападу на нас нашых суседзяў, Беларусь павіна будзе прыняць удар у першую чаргу. Гэта трэба прыняць пад увагу і стварыць такія ўмовы, каб у Беларусі можны грамадзянін быў падрыхтаваным ісьці ў бойву супроць ворага.

Я думаю, таварышы, што нам трэба будзе звярнуць сур'ёзную ўвагу і на палешаньне іхасьці прадзвінці беларускай прамысловасці. Гэта тым больш патрэбна, што беларуская прамысловасць па вырабу запалак, якая складае 21 проц. усяга гэтага прамысловасці Саюзу, мала звяртае ўвагі на якасць сваёй прадукцыі.

Прамова тав. Скарбэн.

(Украіна).

Два розных пачуцці выклікае даклад ураду Беларускай рэспублікі. З аднаго боку, мы бачым вялікія пераспектывы будаўніцтва, бачым, як адраджаецца народ, які быў доўгі гады пад уціскам, а з другога боку мы бачым твар Бартоля, які ганарліва аднімае акрываўленыя вачушкі дэпутатаў беларускай грамады. Ён з зайдражэньнем глядзіць на адраджэньне гэтага краю. Зусім зразумела, што гэта суседства з Польшчай перашкаджае нам сканцэнтравань уся нашы энэргію на праблеме гаспадарчага і культурнага будаўніцтва Беларусі.

Я павінен успомніць тут п. 7 рыскае згоды, наводдуг якой польскі ўрад абяцаў выканаць узятыя на себе абавязкі. Гэтага ён не зрабіў, і я лічу, што наш урад, улічваючы абурэньне народу, прадстаўнікі якога зьяўляюцца тут мы, члены Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту, павінен прад'явіць польскаму ўраду адпаведнае напамінаньне аб п. 7 рыскае згоды.

Пераходзячы да нацыянальнага пытання, я хачу сказаць некалькі слоў аб польскім насельніцтве. Мы маем яшчэ вялікія перажыткі старога ладу. Гэтыя перажыткі ня так хутка можны вынішчыць. Я кажу аб тым, што на масы польскага сялянства вялікі ўплыў мае каталіцкае духавенства, з цэпкіх лап якога трудна вырваць сялянства. Але нам, таварышы, трэба та гэтага імкнудца ўсімі сіламі. Нам трэба павярнуць наш рух у бок гаспадарчага ўзмацнення беднаты, у бок саюзу бедняк з сярэдняком, каб праз палешаньне матар'яльнага становішча сялянства даць яму магчымасць вываляцца з-пад уплыву каталіцкага духавенства.

Прамова тав. Ларына.

(РФССР).

Беларуская рэспубліка бліжэй, чым якая небуўла іншая рэспубліка, стаіць да капіталістычнага сьвету. Гэта рэспубліка першая павіна будзе прыняць удар ад капіталістычнага сьвету, калі гэты удар будзе нанесен. У гэтым яе асабліва роля, і гэтыя абставіны выклікаюць асаблівую ўвагу Саюзу Савецкіх Рэспублік да Беларусі. Вось чаму ўнутраная праца Беларусі, гэта — палітычная праца, і мы ня можам даваць ацэнку ёй разам са ўсімі іншымі рэспублікамі. Мы імкнёмся з найбольшай справядлівасцю разьмеркаваць сваю ўвагу да рэспублік, уваходзячых у Саюз. Але з тае прычыны, што Беларусь зьяўляецца перадавым атрадам усяго Саюзу, мы ня можам у аднолькавай меры разьмеркаваць сродкі і сілы, калі гаворым аб Беларусі. Я лічу, што пры абгаварэньні дакладу беларускага ўраду і дакладу аб бюджэце Саюзу, гэтыя абставіны будуць прыняты пад увагу.

Калі я кажу аб тым, што Беларусь першая павіна будзе прыняць удар, я думаю, як і ўсе мы, што мы, савецкая краіна, імкнемся да міру. Мы ведаем, што за апошнія гады мы так вырасталі, умацаваліся, што нам лягчэй, чым 6-7 год таму назад, адбіць занесены над намі удар. І хоць мы ведаем, што наша магучасць значна больш вырастае, чым магучасць нашых суседзяў, — мы ўсё-ж пакладаем усе сілы для таго, каб ухіліцца вайны.

Гісторыя працуе за нас. Тав. Адамовіч расказаў тут кавалачак гісторыі, якая гаворыць аб тым, што пасля разрухі, пасля інтэрвенцыі, беларуская краіна адраджаецца, а рабочыя і сяляне гэтай краіны сваімі рукамі аднаўляюць сваю гаспадарку, і будуць сваю культурную працу вызваленага народу павіна ру. Гэта праца вызваленага народу павіна зьяўляцца прыкладам для другіх нацыянальнасьцяў, яшчэ ня вызваленых.

Я ўпэўнен, што выкажу настрой ня толькі расейскіх рабочых і сялян, але і працоўных

Прамова тав. Скрыпніна.

(Украіна).

Я з асаблівай увагай і пачуццём слухаў даклад прадстаўніка Беларускай Савецкай Сацыялістычнай рэспублікі. Нам, працоўным Украінскай рэспублікі, трэба і можна з такой увагай адносіцца да дакладу беларускага ўраду. Нас, украінскіх рабочых і сялян, звязваюць з беларускімі рабочымі і сялянамі доўгія стагодзьдзі прыгнечаньня, якім царскі ўрад праследваў гэтыя нацыянальнасьці. І ў Беларусі, і на Украіне толькі пасля царызму стаў сапраўды магчымым уздым нацыянальнай культуры. Толькі савецкая ўлада вызначыла шляхі для нацыянальнага разьвіцця. У нас з беларусамі адны шляхі.

Нам цяпер — і украінцам, і беларусам — нельга ўзьняцца сваёй культуры без таго, каб не паставіць ва ўсю шырыню пытаньня аб нацыянальных меншасцях у нашай краіне. Мы, украінцы, у сябе паставілі гэта пытаньне.

Я вельмі здаволен, што на гэты шлях сталі і беларусы.

Лічы, паданьні тут т. Адамовічам, паказваюць, што процант школ на расейскай, яўрэй-

скай і польскай мовах, прыблізна, зусім адпавядаюць ліку насельніцтва гэтых нацыянальнасьцяў. Такі-ж процант мы бачым і ў адносінах ліку вучняў, якія атрымваюць адукацыю на сваёй нацыянальнай мове. У гэтай галіне трэба толькі адзначыць, што сарод яўрэйскага насельніцтва ёсьць бацькі, якія ня хочуць аддаваць сваіх дзяцей у яўрэйскую школу. У нас, на Украіне, гэты момант таксама ёсьць, але я лічу, што дадзены трэба пачынаць вучыць на гэтай мове, на якой яны гавораць з самага дзяцінства. Гэта, таварышы, бяспрэчна, і тут ніякія іншыя тэорыі ня могуць мець месца.

Далей я павінен заявіць, таварышы, што нас, украінцаў, звязвае з беларусамі яшчэ адно пачуццё. Рыскае згода правяла лінію па жывому цэлу і беларускага і украінскага народаў. І калі Беларусь знаходзіцца на рубяжы між СССР і капіталістычным сьветам, дык Украіна знаходзіцца ў такім жа становішчы. Усе сымпатыі украінскага насельніцтва належаць беларускім працоўным масам, будучым сацыялістычную бацькаўшчыну.

Прамова тав. Пятроўскага.

(Украіна).

сваю гаспадарку і разьвіваць яе хутчэй, чым пры капіталістычным рэжыме.

Беларусь з многімі рэспублікамі ідзе разам, а некаторыя і перагнала. Беларусь мае шмат вельмі каштоўных дасягненьняў. Шмат стаючых бакоў мы адзначаем, заслухаўшы даклад беларускага ўраду, але з поспехамі працы беларускага ўраду трэба адзначыць і некаторыя недахваткі.

У пабудове бюджэту Беларускай рэспублікі адным з важнейшых момантаў зьяўляецца тое, што падатковы прыбыткі рэспублікі зьмяншаюцца, а непадатковыя — павялічваюцца. Гэта тэндэнцыя ў бюджэце Беларусі выказана зусім выразна. Але калі мы паглядзім, як разьмеркаваецца бюджэт між арганамі і раёнамі, дык убачым, што на акругі адпускаяцца сродкаў больш, чым на раёны. Па мойму, трэба быць ло-б існуючы кантраст між акруговымі і раённымі бюджэтамі вынішчыць. Мне таксама не здавальнае асыгнаваньне на прамысловасць, правільней, на разьвіццё прамысловасці. Тут зазначана, што на гэту мэту адпускаяцца ў 1926-27 г. каля 7 мільён. руб. Па мойму, гэта вельмі мала, калі прыняць пад увагу, што ў адносінах да бюджэту гэта складае толькі 10 проц. У нас, на Украіне, на разьвіццё прамысловасці адпускаяцца ў гэтым годзе 60 мільён. руб. з 200 міль. руб. усяго бюджэту. На гэты бок бюджэту трэба звярнуць сур'ёзную ўвагу з тае прычыны, што на 5 міль. насельніцтва БССР там ёсьць толькі 30 тыс. рабочых.

Таксама мяне не здавальнае асыгнаваньне на асьвету. Па-мойму, шмат сродкаў з бюджэту выдана на сярэднюю і вышэйшую адукацыю, а на прафэхціўную надзвычайна мала — усяго 42.000 руб. Трэба было-б на прафэхціўную адукацыю асыгнаваньне павялічыць, а на вышэйшую і сярэднюю школу паменшыць. Гэта выклікаецца хоць-бы тымі меркаваньнямі, што наш брат пралетары, скончыўшы сярэднюю ці вышэйшую школу, ня хоча ісьці на фабрыку і на сьля, а стараецца панасць у бюракраты.

У галіне сельскай гаспадаркі Беларусь мае вялікія дасягненьні. Аднак, там, як і ў многіх месцах, намячаецца тэндэнцыя да дыфэрэнцыяцы сельскай гаспадаркі. Партыя і савецкая ўлада гэта пытаньне вырашае шляхам усямернага дапамогі разьвіццю калектывнага выкарыстаньня зямлі. Толькі так можна ўхіліцца ад павялічэньня беднаты ў нашай вёсцы. А між тым у Беларусі вельмі мала разьвіты сельска-гаспадарчыя калектывы, і гэта трэба адзначыць, як недахоп у працы беларускага ўраду.

Прамова тав. Жукаўца.

(БССР).

Я, як сялянін Беларусі, добра памятаю стан на сваёй мове. І толькі цяпер мы добра зразумелі, што толькі самі мы можам будаваць сваю дзяржаву і дамагчыся свайго вызваленьня. Гаворачы аб гаспадарчым і культурным становішчы Беларусі, нам неабходна зазначыць, што большасць беларускага народу няісьменна. Гэта трэба мець на ўвазе, калі мы гаворым аб

народ, мы, беларусы, атрымалі права гутарыць на сваёй мове. І толькі цяпер мы добра зразумелі, што толькі самі мы можам будаваць сваю дзяржаву і дамагчыся свайго вызваленьня.

Гаворачы аб гаспадарчым і культурным становішчы Беларусі, нам неабходна зазначыць, што большасць беларускага народу няісьменна. Гэта трэба мець на ўвазе, калі мы гаворым аб

узьняцьці культурнага ўзроўню нашай рэспублікі. На гэтыя абставіны сесія павіна звярнуць увагу і дапамагчы нашай рэспубліцы звышчыць цемру. Праўда, калі раней у нас на вёску была адна школа, то цяпер іх тры, але ўсё гэта ня вычэрпае ўсіх нашых патрэб у гэтай галіне. Цяга беларускага сялянства да ведаў вялікая і пагэтану трэба як мага хутчэй здаволіць культурныя патрэбы сялянства.

Цяпер я скажу адносна сельскай гаспадаркі нашай рэспублікі. Тав. Адамовіч сказаў, што для ўзьняцьці нашай сельскай гаспадаркі нам патрэбны сродкі. Гэта зусім справядліва, так як наша краіна — земляробчая, а шмат ёсьць у нас зямель нявыгодных для землярарыстаньня. Нам сапраўды патрэбны сродкі на малярацыйную працу і на ўгнаеньне пясковай зямлі.

Я хачу бы яшчэ тут звярнуць увагу сесіі на становішча беларускіх лесарубаў, якія за мізэрную плату працуюць цэлыя суткі. Ім неабходна дапамагчы.

Ня глядзячы на ўсе гэтыя недахопы, наш беларускі пралетарыят і ўся беларуская вёска добра разумеюць, што наша рэспубліка шчыбімі крокамі ідзе да сацыялізму, і стараюцца дапамагчы ёй у гэтай вялікай справе.

Прамова тав. Жарына.

(БССР).

Калі параўнаць наша мінулае з сучаснымі момантам, то убачым, што мы значна вырасталі, што наш сялянін звязваўся з савецкім будаўніцтвам.

Я вачывіцца ўсяго будаўніцтва, якое праведзена ў Беларусі. Толькі з 1923 г. у Беларусі пачынае замацоўвацца савецкае будаўніцтва, — значна пазьней, чым у іншых рэспубліках. Нашы сельскія саветы яшчэ нядаўна былі вельмі слабыя, ня былі інструктаваны з боку паятовых, акруговых і губэрскіх выканкомаў, але да гэтага часу ўзмацніліся, наш урад паставіў іх у адпаведныя ўмовы, стварыў магчымасць прывярць іх працу на месцы і аказваць ім адпаведную дапамогу.

У галіне нацыянальнай палітыкі таксама праведзена вялікая праца. Мы бачым ня толькі пабудову школ беларускіх, яўрэйскіх, польскіх і латыскіх, але таксама, што сельскія саветы вядуць адпаведную гаспадарчую і культурную працу на мове данай нацыянальнасьці. Правядзеньне нацыянальнага пытаньня ў умовах Беларускай рэспублікі — праца, зразумела, вельмі цяжкая, але і з гэтай працай беларускі ўрад справіўся.

І ў гаспадарчым будаўніцтве мы бачым вялікія посьпехі.

Што-ж датычыцца ўзмацнення нашай прамысловасці, тав. Адамовіч у дакладзе сваім падкрэсьліў, што наша гаспадарка вельмі бедная і патрабуе адпаведнае ўвагі з боку Саюзу ССР, у прыватнасці ў адносінах электрыфікацыі і хутчэйшага правядзеньня малярацыі.

У гэтай галіне зроблена ўжо шмат, але ўсё-ж у працы па малярацыі ёсьць недахопы. Перш за ўсё нашы пляны па малярацыі ня ўвязаны з плянамі іншых рэспублік, у прыватнасці з РСФСР.

Далей я хачу застанавіцца на пытаньні аб сацыялістычных элемэнтах у нашай вёсцы — арцелях, камунах і інш.; на чарзе з дасягненьнямі ў гэтым напрамку ў нас ёсьць недахопы, якія трэба ў далейшым зьвязаць.

Кажучы аб нашых калектывных гаспадарках і арцелях, трэба падкрэсьліць, што ў нас у сучасны момант займаюцца земляробствам шмат яўрэйскіх калектываў, якім раней царскі ўрад не даваў магчымасці працаваць на зямлі і якія па гэтану прымушаны былі зьямацца дробным гадлем. Гэтыя земляробы чакаюць ад нас дапамогі, якую беларускі ўрад аказвае ім і якую трэба аказаць і ў далейшым.

Сесія ЦВК Саюзу ССР павіна будзе ўлічыць усе асаблівасці нашай Беларускай рэспублікі: беднасць, няісьменнасць, малазямелье. Мы чакаем дапамогі ў гэтым напрамку, як указаньнямі і саветам тут на сесіі, так і шляхам водпуску сродкаў па бюджэту.

Прамова тав. Стурца.

(Занеўназьве).

Я хачу вітаць нашых сяброў і таварышоў беларусаў ад рабочых і сялян Закаўказзя. Калі сяляне і рабочыя Беларусі стаяць на заходнім фронце нашага Саюзу, то рабочыя і сяляне Закаўказзя стаяць на абароне Саюзу на ўсходнім фронце.

Сесія ЦВК СССР заслухала даклад аб працы беларускага ўраду, зроблены тав. Адамовічам. Калі рабіць ацэнку гэтану дакладу, то зьяўляецца ўражаньне, што нашыя беларускія таварышчы ў сваёй працы прытрымліваліся ўраўніцельнага спосабу, звяртаць аднолькавую ўвагу ўсім галінам будаўніцтва рэспублікі.

Я думаю, што мы ня будзем абмяжоўвацца толькі тым, што ўхвалім дзейнасць ураду Беларусі і адзначым вялікія дасягненьні ў яго працы. Зразумела, мы гэта адначым. Але мне

здаецца, што камісія, а затым і ўся сесія павінны будуць сказаць, што зроблена шмат, але прадастаць зрабіць яшчэ больш, а патаматому неабходна для далейшай працы адпусціць адпаведныя рэсурсы.

Прамова тав. Багірава.

(Азербайджан).

Умовы працы таварышоў беларусаў нам, заўважам, вельмі вразумелы. Гэтыя ўмовы ў два разы цяжэйшыя, два разы адказныя, чым у іншых раёнах нашага Саюзу. Нам і беларусам ня толькі прыходзіцца наладжваць і ўзмацняць адзінства, дружбу і мір сярод асобных нацыянальнасцяў, але і прыходзіцца быць ўзораў саўсцэпа будаўніцтва ў вачох суседніх народнасцяў і суседніх дзяржаў.

Адзначаючы сёння на 3-й сесіі Саюзнага ЦВК вялізарны дасягненні ва ўсіх галінах будаўніцтва Беларускай рэспублікі, мы павінны падумаць і аб 40 проц. беспрацоўнага селянскага насельніцтва. Трэба перш за ўсё ўзмацніць водпуск сродкаў на палепшанне сельскай гаспадаркі, асунуць балот, неабходна ўзмацніць шляхам мэліарацыі механізацыю сельскай гаспадаркі, яго інтэнсіфікацыю. Але нават пры поўнай механізацыі і ўдасканаленні вядзення сельскай гаспадаркі задача палепшання становішча краіны так проста не вырашаецца. Неабходна фарсіраваць стварэнне гарадзкой прамысловасці, развіць тыя галіны прамысловасці, якія маюць да гэтага эканамічныя прадпасылкі.

Прамова тав. Марозава.

(Ноўгарад).

Нацыянальным пытаннем займаемся ня толькі мы тут, на сучаснай сесіі, але ім займаецца і буржуазія ўсіх краін. Толькі мэты і мэтады падходу да гэтага пытання ў нас супроцьлеглыя. Мы абгаварваем нацыянальнае пытанне, ставячы мэтай культурна-эканамічнае развіццё нацыянальнасці. У буржуазных парламентах нацыянальнае пытанне абгаварваюць дзеля таго, каб вынішчыць дробныя нацыі. У нашым Саюзе няма дробных народнасцяў. У нас адзіная сям'я раўнапраўных народнасцяў.

Даклад беларускага ўраду дапоўнены выступленнямі рабочых і сялян беларусаў, на сутнасці зьяўляецца на гэтай сесіі калектыўным дакладам беларускага народу.

Шлях развіцця Савецкай Беларусі цяжкі. Але гэта—удзел і ўсіх іншых рэспублік Саюзу. Мы ўзялі на сябе задачу будаваць сацыялізм у капіталістычным абкружэнні. Гэта справа цяжкая. Але рабочыя і сяляне паказалі, што яны не баяцца цяжкасцяў і ўмеюць іх перамагчы агуднымі сіламі. Савецкая Беларусь і ў далейшым атрымае ад Саюзу поўнае падтрыманне ў сваім далейшым будаўніцтве.

Прамова тав. Курца.

(Нямрэспубліка).

З дакладу тав. Адамовіча мы бачылі, што Беларусь ўзбагацілася ў тэрытарыяльных адносінах часткай Гомельшчыны. Гэта зьяўляецца вялікім фактарам ажыццяўлення нацыянальнай палітыкі. Гэта факт, які неабходна асобна адзначыць і падкрэсліць на гэтай сесіі. Беларусь атрымала ад РСФСР 15.700 кв. кілём. тэрыторыі, павялічышы тым сваю тэрыторыю на 14 проц. Насельніцтва новададзенай тэрыторыі складае 800 тыс. чал., з каторых 70 проц.—беларусы. Адначасова Беларусь значна ўзбагацілася і прамысловасцю. На новай тэрыторыі ёсць паперная прамысловасць, дрэвапрадоўчая, фабрыка запалак. У адносінах прамысловасці Беларусь узбагацілася на цэлых 35 проц. Узбагацілася яна таксама чыгуначнай сеткай на 281 км., узбагацілася і воднымі шляхамі: верхняй плыняй Дняпра і яго прытокамі—Прыпяццю і Вярэянай.

У капіталістычных умовах гэтая перадача такой дзяржаўнай маёмасці немагчыма без значных канфліктаў, без вялікіх міжнародных ускладненняў, камбінацый і г. д. У нас перадача адбылася інакш. Насельніцтва гэтай тэрыторыі вітала гэта перадачу, разумеючы, што ў ёй змяшчаецца глыбокі сэнс, што беларускае насельніцтва атрымае, такім чынам, магчымасць больш паспешнага культурнага і гаспадарчага развіцця.

Неабходна на гэтай сесіі падкрэсліць, што гэтым прыклад салідарнасці і мірнага братэрскага нацыянальнага сужыцця зьяўляецца як бы дэманстрацыя супроць таго, што робіцца зараз у беларусамі ў Польшчы.

Прыклады задурэння малых нацыянальнасцяў ёсць ня толькі ў Польшчы. Вы ведаеце, што ў Румыніі распраўляюцца з другой часткай нацыянальных меншасцяў. Тым больш па-

Да перавыбараў гарадзкіх саветаў.

БЕЛАРУСКІ ПРАЛЕТАРЫЯТ ПРАВЯРАЕ ПРАЦУ САВЕТАЎ.

Саветы чакаюць ад працоўных масаў ацэнкі іх чыннасці.

Нашай мэтай зьяўляецца ўцягненне ўсяго працоўнага насельніцтва ў кіраўніцтва дзяржавы. САВЕТЫ-ОРГАНЫ ПРАЛЕТАРСКАЙ ДЫКТАТУРЫ ТАДЫ ЗМОГУЦЬ ЗМАГАЦА З БЮРАКРАТЫЗМАМ І ВАЛАНІТАЙ, ЯК У ГЭТАЙ БАРАЦЬБЕ ПРЫМУЦЬ УДЗЕЛ ШЫРОКІЯ МАСЫ РАБОЧЫХ І СЯЛЯН.

Падрыхтоўка ў самым разгары.

[Гор. Мазыр].

Падрыхтоўчая праца да перавыбараў Мазырскага гарсавету знаходзіцца ў самым разгары. Для гэтага з боку партыйных, прафесіянальных і савецкіх органаў прымаюцца ўсе захады для ўцягнення ў гэту працу ўсю шырокую масу працоўных.

9-га лютага ў клубе Томскага адбыўся шырокі сход работніц і жонак рабочых, на якім быў заслухан даклад аб працы гарсавету і ўдзелу жанчын у перавыбарах яго. Гэты сход паказаў, наколькі жанчыны ўжо ўсвядоміла важнасць і значэнне працы гарсавету. Выступаўшы ў спрэчках жанчыны ўпаўне сур'ёзна і дэлатіва падыходзілі да кожнага асобнага пытання ўсіх галін саўсцэпа будаўніцтва. Трэба адзначыць, што жонкі рабочых і служачых, абравыя ў гарсавет, упаўне апраўдалі сябе на гэтай працы і вымавілі максимум энэргіі і ініцыятывы.

Усё гэта гаворыць за тое, што жанчыны да сучасных перавыбараў яшчэ больш падрыхтаваны і прыме самы актыўны ўдзел у перавыбарах новага гарсавету. У сучасны момант праводзіцца шырокая растлумачваючая кампанія аб савецкім будаўніцтве і ўдзелу гарсавету ў ім.

За тых, каторыя ў хустках.

[Ураманні з заключнага пасяджэння Менскага гарсавету].

Апошніе пасяджэнне старата Менскага гарсавету.

Сёння старшыня т. Яцкевіч будзе рабіць падраўнак гадавой працы.

Прыходзіць нават і тыя, хто ня можа пахваліцца частым наведваннем пасяджэнняў пленуму ці сэкцыі. Няма чаго гаварыць—ёсць і такія.

Сёмай гадзіна—а зала Менгарвыканкому ўжо запоўнена людзьмі.

Вось сядзяць дзве жанчыны дэпутаткі. Прыслухоўваюся, аб чым гавораць:

— А шмат ужо людзей зьявілася сёння?

— А каб заўсёды столькі прыходзіла...

— Усё ж большасць досыць актыўна працавала.

— Вы ў якой сэкцыі былі?

— У РСІ. Ведаеце, самая найцікавейшая са ўсіх сэкцыяў.

— Чаму-ж гэта? І ў камунальнай і іншых сэкцыях ёсць шмат цікавага.

— Але, працуючы ў РСІ, вы бачыце хутка вынікі сваёй працы. У іншых—цяганіна.

— Вадай што тае...

— Калі я зноў пападу ў савет, буду працаваць толькі ў сэкцыі РСІ.

Гэтак гаварыла на від няпрыгледна жанчына ў хустцы. І я чамусьці рашыў, што жанчыны-дэпутаткі бязумоўна больш уважліва адносяцца да сваіх грамадзкіх абавязкаў, чым мужчыны. Гэтыя дэпутаткі гаварыць з трыбуны ня могуць, царпіва слухаюць, яе часамі арагартвуць краснамоўныя мужчыны, а з фактычнай працай усё-ж лепш справляюцца вось гэтыя, каторыя ў хустках. І нявольна мне хочацца крыкнуць: «Таварышы, хочаце, каб была праца, хочаце, каб ваш наказ выконвалі на 100 проц., абірайце жанчын. У іх пачуццё доўгу больш, чым у мужчын».

Вінна быць падкрэслена тая салідарнасць, якая існуе не на словах, не ў дэлярацыі, а на справе ў нас, у Савецкім Саюзе.

Даклад беларускага ўраду наказаў нам, што

Прамова т. Цыганова.

[БССР].

Праўду гавораць, што ў Беларускай рэспубліцы мала праводзілася культурная праца. Але трэба памятаць, што нам перашкаджалі вялікія труднасці. Перашкаджае нашай працы і наша суседства з белай Польшчай. Там беларуская нацыянальнасць прыгнечана. Рабочыя і сяляне Савецкай Беларусі робяць усё, каб дапамагчы сваім братам, якія знаходзяцца ў прыгнечанні. Ня глядзячы на тое, што яны самі жывуць вельмі бедна, яны адлічваюць ад свайго заробку працоўныя грошы для дапамогі тым, якія знаходзяцца за польскай граніцай. Культурная праца будзе расці, калі матар'яльнае становішча палепшыцца. Цяпер робіцца усё, што ў нашых сілах.

Па гэтаму пытанню з вялікім дакладам выступіў 10-га лютага на нарадзе прафактыву адказны сэкратар акругома КПБ—т. Сасноўскі. На гэтай нарадзе было таксама падкрэслена аб неабходнасці ўдзелу ў перавыбарах гарсавету ўсіх 100 проц. членаў саюзу і іх утрыманцаў, і што гэту кампанію неабходна асвятляць як у цэнтральным друку, так і ў сьценных газетах.

Нашы клубы і чырвоныя куткі яшчэ да гэтых пар не ўсвядомілі, што яны таксама павінны прымаць удзел у гэтай працы. Не абавязочы на тое, што справядзачная кампанія знаходзіцца ў разгары і ідзе самая кіпучая падрыхтоўчая праца да перавыбараў гарсавету, на сьценках, як у клубе, так і ў чырвоных кутках няма ніводнага дэзунгу ці пляката аб гэтай кампаніі.

Трэба спадзявацца, што ўсе тыя памылкі і дэфекты, якія адзначаюцца на ўсіх правядзеных сходах і нарадах, будуць звышчаны і гэта паслужыць залогам, што перавыбары гарсавету ў гэтым годзе пройдуць з большым посьпехам.

І калі пачалося пасяджэнне, я ўчыў падкрэўдзены сваёй думкі.

Таварышы дэпутаты, зараз вам зробіць інструкцыйны даклад аб дзейнасці Менскага гарсавету Х склікання т. Яцкевіч. Слухайце уважліва, бо вам жа прыдзецца адчытвацца перад выбаршчыкамі, а друкаванага дакладу так хутка ня будзе, абавязчэ старшыня сходу.

— Як-жа гэта, ня маючы друкаванага дакладу, адчытвацца перад выбаршчыкамі. Трэба было сваячасова надрукаваць,—так крычалі зваду мужчыны.

Гэта і былі мусіць тыя, хто ня можа пахваліцца частым наведваннем пасяджэнняў пленумаў ці сэкцыяў.

Тое, што зрабіў гарсавет за год, можна выказаць некалькімі словамі з прамовы таварыша Яцкевіча:

— Гарсавет цалкам выканаў наказ пралетарскага Менску: «Мы вайны ня хочам, мы жадаем міру», і мы займаліся ўзмацненнем сацыялістычнага будаўніцтва.

— У мінулым годзе даходы былі больш выдаткаў, у гэтым—усе даходы ідуць у выдатак.

— Горад траціў на аднаго грамадзяніна 18 руб. у год, а сёлета гэтага лічба ўзраста да 23 руб.

Таварышы і грамадзяне, я не праіўнік мужчын, але, калі вы хочаце, каб добрабыт гораду палепшыўся, каб цэны знізіліся, каб на вуліцах было больш свету, каб наогул яшчэ больш ўзмацнілася наша сацыялістычнае будаўніцтва, абірайце ў новы савет больш жанчын!

Няхай жыве жанчына—дэпутат новага Менскага гарсавету!

У. Л.

нацыянальная палітыка нашай партыі і савецкай ўлады праводзіцца правільна. Посьпехі Беларускай новае вялізнае дасягненне савецкай ўлады.

Пытанні рабочага быту —у першую чаргу.

[Віцебск].

Клуб махорачнай фабрыкі не змяшчае ўсіх рабочых, зьявіўшыся на сход для абгаварэння справядзачы гарсавету. Сталцы ў праходзе, калі прэзідыуму, запойнілі ўсе слабодныя куткі. Прысутнічае на сходзе 150-160 чал., з 200 чал., гэта значыць 75-80 проц.

Тав. Генштафт—дакладчык гарсавету зрабіў кароткі агляд міжнароднага становішча, і з гэтым перайшоў да грунтоўнага дакладу.

Даклад закончан. Пачаліся пытанні і спрэчкі. Нядаўнае павышэнне кошту вады адбіваецца на бюджэце рабочага. Чаму бярэцца плата ў асялях?

Гарсаветам мала зроблена ў галіне барацьбы з бюспрытульнасцю. Чым растлумачыць, што з адной школы неўга перайсці ў другую?

Што зроблена гарсаветам у адносінах ліквіднаці хуліганства? Чаму ЦРБ бярэ дадатковы пай? Чаму няма хуткай дапамогі? Ці будзе пашыран маслабойны завод?

Пераважная большасць жанчын у складзе сходу растлумачае і характар спрэчак і характар пытанняў, задазеных дакладчыку: усё гэтыя пытанні рабочага быту. Сход прайшоў жыва пры вялікай актыўнасці прысутных. Ст—п.

Адобрылі дзейнасць гарсавету.

(Гомель).

Жыва прайшоў сход у трудкалэктыве «Ларок», пасля дакладу былі спрэчкі. Выступаўшы таварышы затрымліваліся галоўным чынам на пытанні аб неабходнасці перадачы «Ларка» гандлёвай арганізацыі ці выдзелены яго ў самастойную адзінку.

Сход ухваліў, што лінія гарсавету была правільна, у прыватнасці, і раённае пабудаванне гарсавету сябе апраўдала. Арганізацыя аўрэйскай камеры нарсуда ўпаўне мэтазгодна.

Выбаршчыкі даручылі гарсавету ў далейшай працы сачыць за правядзеннем зьвязаных дэн. Паклапаціцца аб навялічэнні дзейных устаноў, ўзмацніць барацьбу ў дзіцячай бюспрытульнасцю. Сход выказаўся за тое, каб у трудкалэктыве «Ларок» не рабіць зьмен.

Л. М.

Фінансавая сэкцыя не працавала.

На сход зьявілася мала народу.

(Віцебск).

Сход рабочых і служачых дарожных вучасткаў і пабудовкі чыгуны пачаўся з вялікі спаўненнем.

Для заслухоўвання справядзачы зьявілася ўсяго 44 проц. выбаршчыкаў.

Характэрна адзначыць, што ад прафтэхшколаў заместа 30 чал. зьявілася толькі 3.

Па заканчэнню даклада старшыня пытае: «Якія будуць пытанні?»

Усе маўчаць.

«Няўжо ў гарсавете ўсё гладка?»

Маўчаць.

«Хто хоча выказацца?»

Маўчаць.

Вельмі цяжка было расказаць выбаршчыкаў, але нарэшце нехта асьмеліўся. Загаманілі.

І выявілася, што гаварыць ёсць аб чым.

Выказваліся і аб выніжэнні рознічных пай, і аб кватарнай плаце, і аб келсім санітарным становішчы пякарняў, і аб пачатку будаўнічага сэзону і аб большіцах.

Асобна затрымаліся на працы фінансавай сэкцыі гарсавету.

— Дзе—кажа адгін выступаўшы—гэткае шырокае поле дзейнасці, як у фінансавай сэкцыі?

А між тым ёю нічога ня зроблена: члены фінансавай сэкцыі ня ўдзельнічаюць нават у складанні гарадскога бюджэту.

Гаварылі яшчэ аб бюракратызме, аб банях аб самапраўстве дамаўладцаў. Праўда, врыху раскачаліся, але ўсё-ж актыўнасці вялікай ня было.

Калі-ж мы раскачамся!

Ар. Г.

ХРОНІКА.

У звязку з арганізацыяй нанцэрту наменшасцаў, які будзе прыстасаваны да ўсебеларускага зьезду саветаў, ідзе ўзмоцненая падрыхтоўка студыям пры Галоўдзяжурстве рэпертуару, які складаецца з апраца беларускіх песень, з яўрэйскіх, польскіх, літоўскіх і латышскіх. Усебеларускае аб'яднаньне мастакоў. Нар. Кам. Унутраных Спраў зацьвердзіў статут усебеларускага аб'яднаньня мастакоў. Мэта аб'яднаньня—згуртаваць усе мастацкія сілы Беларусі і садзейнічаць Нар. Кам. Асьветы ў галіне арганізацыі розных выставак і інш. Стралковы спорт. У сучасны момант на БССР працуе 16 ціраў. Пры іх існуюць стралковыя гурткі ў якіх налічваецца звыш 500 чал. У большасці ціры арганізаваны пры фабрыках і заводах. Рабочыя вельмі зацікаўлены ваенізацыяй і з ахвотай наведваюць стралковыя гурткі. Дзень жанчыны на вёсцы. Менскі акруговы кабінэт палітсаветы разаслаў на хатах-чытальнях ліст аб правядзеньні дню жанчыны на вёсцы. Пры хатах-чытальнях адчыняюцца спэцыяльныя куткі сялянскіх і гурткі па дамаводству. Апрача таго, хатам-чытальням выслана літаратура аб значэньні і задачах жаночага дня. Народа на ваенізацыі. ВСФК супольна з ЦК ЛКСМБ склікаюць першую нараду на ваенізацыі. На парадзе будуць разглядаць пытаньні аб узмацненьні ваенізацыі сродкам камсамольцаў і фізкультурнікаў. Выстаўна дасягненьняў лікунітаў. У Менскім акруговым кабінэце палітсаветы адчыняецца выстаўка дасягненьняў лікунітаў. На выстаўцы будуць сабраны розныя матэрыялы з работы вясковых і гарадзкіх лікунітаў. Вынікі абследаваньня вяслярных школ. Закончылася абследаваньне вяслярных школ г. Менску. Усяго было аглядажна 12 школ. Камісія па абследаваньню знайшла неабходным у далейшым зьвярнуць увагу на выкладаньне грамадзкіх навук. Яўрэйская мастацкая намісія ІБК распрацавала праграму яўрэйскай катэдры пры Віцебскім мастацкім тэхнікуме. Мэтаў гэтай катэдры—падрыхтоўваць настаўнікаў-мастакоў для яўрэйскіх школ.

Здарэньні.

14 лютага ў магазыне тэкстыльскай фабрыцы (Пляц Волі) у часе кражы затрымана вядомая злачэйка-рэцывістка Е. Бамбізава, якая ўжо ня раз праходзіла праз Крым. Вышук. Бамбізава нядаўна вышла з астрагу, дзе адбывала кару за кражы. Па Чырвонаярмейскай вул. у д. № 21—2 праз сямейныя вузды хацела атруціць гр-ка В. Бурба—26 год. Дзякуючы хуткай дапамозе, Бурба адраманна. У раённе 2-га аддзяленьня міліцыі вёска Дворышча на вясельлі, гр-н М. Карзюк сьмяртэльна ранаў вайком П. Мадзько. Крымінальны Вышук Карзюка затрымаў і прыцягнуў да судовай адказнасьці. У в. Баравая-Слабада (Пухав. р.) гр-не Р. Стрэльскі і П. Чайкоўскі моцна наблілі П. Стрэльскага, які праз дзень памёр. Забойцы затрыманы.

„Прастытутка“.

Другая кіно-фільма вытворчасці Белдзяржкіно.

Першыя гады НЭП'а. У растаранах купець спэкулянт. Таксама, як віно, купляецца жаночае цела... А на вакаліцы Масквы старуха б'е, эксплёатуе і зьдэкаваца над сваёй сваячкай—сіратой Любай. За грошы старуха дапамагае суседу дабіцца ад Любы жаданага, пасля чаго выганяе яе на вуліцу. Люба пападае ў рукі сводніцы і такім чынам... становіцца вулічнай прастытуткай. Манька—тып прафэсійнай прастытуткі. Маньку—служанку некалі падмаву мамчына сына, а маці выганяе яе на вуліцу. Надзея—быўшая жонка дробнага гандляра. Муж памёр, засталіся дзеці, і яна прымушана была спачатку згадзіцца на „прапанову“ суседа-гандляра, а потым таксама пайсьці па шляху Любы і Манькі. Розны лёс маюць усе тры гэтыя прастытуткі. Люба дабілася змены сваёй прафэсіі—доктар з дыспэнсэру накіроўвае яе ў швальню. Там Люба пачынае сваё новае працоўнае жыцьцё. Вялікі ўплыў на пераарэнаваньне мае камсамалец, якога яна любіць. Надзея таксама дабіваецца працы: Біржа Працы дае ёй месца стралачніцы на трамвайнай лініі. Толькі Манька, якая ўжо прывыкла да вуліцы і да свайго жыцьця, і далей застаецца прастытуткай. Вось сюжэт другой кіно-фільмы вытворчасці Белдзяржкіно. Ці здолела Белдзяржкіно сапраўды выявіць у фільме прычыны прастытуцы ў нашы часы і меры барацьбы з ёю? Ці можа гэтая фільма прымусіць падумаць шматлікіх жанчын—прастытутак над сваім лёсам? Ці паказвае ім выхад з свайго становішча? З трох тыпаў прастытутак толькі ў адноснах адной Манькі ўзята тыпічны выпадак, калі сялянская дзяўчына ідзе на вуліцу. І то гэты выпадак адносіцца да дэвальюцыйнага часу. Што датычыцца рэшту двух—Любы і Надзеі, то гэтыя выпадкі не настолькі тыпічны, наколькі проста выпадак.

Ковы. У самой-жа фільме далей гаворыцца, што галоўную масу прастытутак складаюць сялянкі і работніцы. А хто такі Люба і Надзея? Першая сваячка старухі, ад якой яна ідзе на вуліцу, ня маючы матчынасьці вытрымаць зьдэкі—выпадак такі, праўда бывае, але усё-ж рэдка. Другая—быўшая жонка гандляра—выпадак яшчэ больш рэдкі. Такім чынам сапраўдныя прычыны сучаснай прастытуцы нам фільма не паказвае. Аўтар сцэнарыя ня здолеў падняць заслону над існуючымі і зарэз прычынамі таго, калі на сьлязі шлях ідуць сялянкі і работніцы. Патолькі, наколькі фільма мае задачу зрабіць уплыў ня толькі на псыхалёгію прастытуткі, а і на псыхалёгію грамадакасьці, трэба было высветліць, чым у сучаснай грамадзкасьці выклікаецца гэтае зьявішча. „Прастытутка“ ўказвае шляхі барацьбы з прастытуцыяй: вандэспэнсэр, майстэрня для прастытутак і нават камсамольца, які дапамагае „выратаваць душу“ прастытуткі Любы. Наўрад ці усё гэта упэўніць прастытутку—гледзца, што сапраўды ёсьць выхад з яе цяжкага становішча. Вельмі „дзешава“ усё гэта зроблена. Ні карцінкі швальні, ні муляжкі катэды з лічбамі прастытуцы не дасягаюць мэты, бо прападзены часта без патрэбнай сувязі і наогул вельмі суха. „Прастытутка“ мае вельмі наўны сюжэт, за якім глядач сачыць амаль без усялякай цікавасьці. Дзецца шэраг карцінак, шмат праўдзівых, але ўсе яны яшчэ не складаюць мастацкую фільму. Выканаўцы іграюць вельмі звычайна. З тэхнічнага боку „Прастытутка“ таксама слаба. Прыгожыцца сумнавацца ў карысьці ўнечарговага стварэньня Белдзяржкіно „Прастытуткі“, бо пытаньне, закранутае ў ёй, ня мае вялікага значэньня для Беларусі. Калі ўжо рабіць фільмы для агульнага карыстаньня, якая мэта-б дачыньне і да БССР, то было-б ужо карысьней стварыць фільму на тэму, напрыклад, аб беспрытульнасьці. Увогуле больш шуму, чым справы. Ул. Мілін.

Суд.

Пакрыўджаны палюбоўнік. (Бабруйоні аяр. суд.)

Камандзір батальёну П. Баўтрушэвіч доўгі час хадыў да жонкі гр-на Кісьлякі. Хадыў без усялякай перашкоды да таго часу, пакуль гр-н Кісьлякі не „дакрыў“ іх разам з жонкай на месцы „зачынаства“. У гэты час Баўтрушэвіч сустраў вялікая напрыемнасьці—яму Кісьлякі моцна накісьляў у бакі. Як апараны выкаціўся Баўтрушэвіч ад палюбоўніцы, ня помніць, як дамоў папаў. Сядзіць і думае: — Якім чынам гэткае здарылася? Ён моцна быў упэўнен, што Кісьлякі і сьвёныя, як кожны дзень ськісьнез недзе на сходы. Без паведамленьня ён ня мог-бы іх накрыць. Нехта паведаму, а хто—чорт яго ведае. У гэтым месцы Баўтрушэвіч схамануўся, хлопнуў даволна па лоб і сказаў: — Кастусь... Беда-га-ловік. Так, гэта ён, бо больш няма каму. Ён жыў у гэтай хаце, ён адзін ведае пра шур-мур Баўтрушэвіча і Кісьлячкі. Праз пару дзён, вечаарам, у хату К. Белагаловіка, праз ваку з грукатам, уваляліся цагляны. Пасля—другая. Яшчэ праз некалькі дзён Белагаловік ноччу шоў да хаты. Каля варот—выстрал. Белагаловік хацеў зьявіць „аматара“, але выбухнуў другі выстрал, у часе якога Белагаловік убачыў толькі твар „аматара да стралбы“ і без памяці зваліўся на зямлю. Гэтага-ж дня ў больніцы Белагаловік памёр. Перад сьмерцю на галіну ачуўшыся Белагаловік расказаў аб усім ардынатару Ярхо, паказаным якога былі на судзе самымі важкімі. Баўтрушэвіч атрымаў 8 год з суровым адмежаваньнем. С. Азерні.

СА УСЯГО СЬВЕТУ.

Новае ўжываньне грамафона. У апошнія часы заграначай пачалі карыстацца грамафонам дзеля вывучэньня чужаземных моў. Апарат, які перадае запісаную на пластывіны лекцыю са ўсімі дакладнасьцямі і асаблівасьцямі выгавору мовы, заўсёда „Лінгвафонам“. Электрычнае крэсла не забівае. Амэрыканскі ўрач Гібсон сьцьвярджае, што ўжываньне для казыні ў Амэрыцы электрычнае крэсла не забівае, а толькі аглушае. Па словах Гібсона, сьмерць наступае толькі ў магільні, як вынік уданьня. Гібсон зьвярнуўся да начальніка Нью-Ёрскай турмы, каб той выдаваў яму казыні на электрычным крэсле дзеля іх ажыўленьня.

АПАВЯШЧЭНЬНІ.

— У пятніцу 18 лютага а 7 гадзіне ўвечары ў памяшканьні 2 школы (Ленінская, 21), адбудзецца пасяджэньне сэкцыі народнае асьветы Менскага гарадзкага савету. Прэсутнасьць усіх членаў і кандыдатаў абавязкова. — Аб тэрміне ўвядзеньня на тэрыторыі БССР працоўных сьпіскаў будзе абвешчана асобна да гэтага часу прапануецца ўсім дзяржаўным установам затрымацца ад набыцьця блянкаў гэтых сьпіскаў. — 19 лютага а 5 гадз. у памяшканьні 2-о сямёхгодкі адбудзецца агульны сход настаўнікаў вучэбных школ гораду Менску. На парадку дню: 1. Даклад акрапітсаветы аб палітсаветірацы ў горадзе. 2. Сьдаклад камісіі па абследаваньню школ. 3. Бегучыя справы. У суботу 19-га лютага ў малой залі клубу Карла Маркса а 7 гадз. увечары АПА Менакружкому КПБ склікае нараду ўсіх працоўнікоў гаспадарчых устаноў—членаў і кандыдатаў КПБ. На весты дзеньна пытаньні вучобы гаспадарчага актыву і арганізацыя дэлеваго клубу. Абавязаны зьявіцца: члены прэзыдыуму і адказны працоўнікі ВСНГ, члены калегіі і адказны працоўнікі гаспадарчых Наркаматаў (Наркамгандлю, Наркамграфшэспраў, Наркамзем, РСЛ), дырэктары, іх намеснікі і адказны працоўнікі трэстаў і асобных сьпэцыяльных прадпрыемстваў і адказны працоўнікі цэнтральных кааперацыйных арганізацыяў, кіраўнікі і адказны працоўнікі а) банкаўскіх устаноў, дзяржаўных гандлёвых устаноў, кіраўніцтваў працалектываў, кіраўнікі і іх намеснікі дзяржаўных кааперацыйных прадпрыемстваў і працалектываў. Да ўвагі рабкораў усіх друкаваных і насьцённых газэт. Сьвёныя а 7 гадз. увечары ў вялікай залі клубу К. Маркса адбудзецца агульны сход усіх рабкораў і членаў рэдакц. калегіаў насьцённага газ. Менску. Парадак дню: даклад нам. старш. гарсавету г. Рабінска на тэму „Справаздачна перавыбарнае намяні гарсавету і задачы рабкораў“. Пасля даладу будзе паказана фільма „Праца Менскага гарсавету“. Адказны рэдактар М. КУДЗЕЛЬКА.

ПЛАН

справаздачна-перавыбарчай кампаніі Менскага гарадзкага савету X-га скліканьня 19-га лютага 1927 г.

№ п.п.	Назва ўстановы і прадпрыемства	Час справаздач.	Месца сходу	Дакладчыні
1	1-я больніца, цэнтральны радзільны дом, радзільны прыток № 1, прац. дыспэнсэр, фэблячэбніца, дзіцячая клініка і асьлі № 1	7 гадз.	1 больніца, Ленінская, 54	Луцэвіч К. С. сад. Барскоў Я. Н.
2	Савецкія гаспадарні імя Будзэнага, Чырвоны міліцыянер і Балотная станцыя	7 "	Клуб сав. гасп. імя Будзэнага	Вяльцін
3	Савецкія гаспадарні імя Розы Люксембург, імя Лекерта, імя Сьцяклова, прыгарад Райкаса-лоу, працоўнікі зямлі і лесу і батракі адвяснікі	4 "	Клуб сав. гасп. імя Лекерта	Улсала
4	Савецкія гаспадарні Чырвоны чыгуначнік, Чырвоны транспартнік, Вольны труд, вучэбная форма імя Эдэльмана (Пятроўшч. с. с.)	4 "	Клуб вучэбнае фармы імя Эдэльмана	Літвіновіч, Лушчык, Шыльман
5	Рабочыя прыватных майстэрняў, працалектываў швайцарскага, беларускага і польскага	7 "	Клуб Леніна, Ленінская вул.	Мардковіч, сад. Клячко
6	Групком № 1 саюзу будаўнікоў	7 "	Клуб „Чыр. будаўнік“	Каплан А. Б.
7	Працалектываў мэбляроў, адвяснікі саюзу дрэваапрацоўшчыкаў	7 "	Памяшканьне Лесбелу	Тонкашкураў
8	Адвяснікі членаў саюзу мясцовага транспарту, транспарт Савгандлфлёт, транспарт МЦРК	7 "	Клуб АВК	Вольскі П. К.
9	Канвэртная фабрыка і беспрыноўны саюзу друкароў	3 "	Куток канвэртнай ф-кі	Клімавіцкі, Сушко
10	Працалектываў паперосьніцкай і цукерачніцкай	7 "	Клуб імя Лазоўскага	Любчанская, сад. Язьмір
11	Жонкі і ўтрыманцы рабочых заводаў „Беларусь“, Варшавіянкі, Пралетары	6 "	На зав. Беларусь	Танеўцава
12	Служачы тэхнікуму — Беларускага, Яўрэйскага, Польскага і Будаўніцкага	6 "	Клуб Белпятэхнікума	Гарбачонак, сад. Клыс
13	Рабфак	7 "	Актавы зал БДУ	Валковіч
14	Пакарная каманда	7 "	Бакунінская, 8/21	Шаўчук
15	Абвойная фабрыка	1 1/2 "	Памяшканьне фабрыкі	Смолюскі, сад. Галадзед

Галоўліст № 34385

ТЭАТР-КІНО

Тэатр	Кіно
Беларускі Дзяржаўны Тэатр. Надзея, 20-га лютага. —З М Р О К.— Драма ў 7 акт. Шашалевіча. Пачатак а 8 гадз.	Пятніца, 18 лютага —С М А П Э Н.— Агульна даступны спектакль, кошт білетаў ад 20 да 75 кап. Пачатак а 8 з пал. гадз.
Яўрэйскі Дзяржаўны Тэатр. 3 аўторка, 15 лютага „ГОСПОДА СКОТІНІНЫ“. Гістарычная драма ў 7 частках. Пачатак адразу 1—8 1/2 гадз., 2—8 1/2 гадз., 3—10 1/2 гадз. Наоа адчынена з 5 гадз.	Кіно „Чырвоная Зорка“. 3 аўторка, 15-га лютага. „ПРОСТИТУТКА“. Мастацкая сацыяльна-бытавая драма ў 7 частках.
Кіно Пралетары. 3 аўторка 15 лютага. БАЯВІН СЕНІГРАДІНО „ЧУЖЫЕ“. Жыцьцёвая драма ў 7 частак. У галоўнай ролі Леанід Уцёваў.	

Комная арганізацыя КП(б)Б, кожны член КП(б)Б павінен вылісаваць і чытаць

ВЕСТКИ

Цэнтральная Камітэту Камуністычнай Партыі (Бальшавікоў) Беларусі, штомесячны часопіс палітыкі і практыкі партыйнай працы. Праграма часопісу: 1) Артыкулы (неафіцыйны адзел), 2) У ЦК КП(б)Б, 3) У аддзяленьні і камісіях ЦК, 4) У Цэнтральнай Кантрольнай Камісіі, 5) У ЦК ЛКСМБ, 6) Чырвоная армія, 7) Партыя і на мясцох, 8) Па газэтах, 9) Хроніка, 10) Біяграфія. 1-ы і 2-ы нумар ВЕСТАК ЦК КП(б)Б выходзіць гэтымі днямі і расьсялаецца ўсім ячэйкам, райкомам і акружкомам КП(б)Б для азнаёмленьня. Надалей дармова часопіс расьсялацца ня будзе. Падпісная цана: На 1 месяц—25 кап., на 3 месяцы—65 кап., на 6 месяцаў—1 р. 20 кап., на год—2 р. 25 кап. Падпіска прымаецца ў катэры „Звезды“ [Менск, Савецкая, 63] і ў яе аддзяленьня на мясцох.

Да ведама гадавых і паўгадавых падпішчыкаў на часопіс „ПОЛЫМЯ“.

Рэдакцыя „ПОЛЫМЯ“ просіць гадавых і паўгадавых сваіх падпішчыкаў на даслаць ёй, НЕ ПАЗЬНЕЙ 20-га ЛЮТАГА, паведамленьне на адмечаную кніжку, якую-б яны надалі атрымаць дадаткам да № 1 „Полымя“, і якая будзе з гэтым нумарам часопісі разаслана.

—) Паведамленьні просьба накіроўваць па адрасу: (—) Менск, Савецкая, 63

Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва—рэдакцыя часопісі „Полымя“.

Менск, 1-ы дзяржаўналі друкарня.